

Вынікі аб'яднання сельсаветаў будучь відаць праз год.

Старты капітал у 100 долараў — і любімая праца «на выхадзе»...

Вашу картку не прымае банкамат? Не панікуйце!

М

СТАР 4

СТАР 4

ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ ПА ХАКЕІ — СУР'ЁЗНАЯ ПРАВЕРКА І ЭКЗАМЕН ДЛЯ ЎСІХ СТРУКТУР

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў падрыхтаваць чэмпіянат свету па хакеі, які пройдзе ў Мінску ў 2014 годзе, на самым высокім узроўні. На гэтым Прэзідэнт акцэнтаваў увагу ўчора на нарадзе па пытаннях падрыхтоўкі і правядзення гэтага спаборніцтва, перадае БЕЛТА.

«Патрабу ад усіх задзейнічаных галін максімальнай канцэнтраванай увагі і завяршальна перыяд падрыхтоўкі, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Мы абавязаны прадманастраваць усёй сусветнай супольнасці высокую ступень арганізацыі чэмпіянату свету».

На нарадзе абмяркоўваліся пытанні падрыхтоўкі і правядзення ў Мінску чэмпіянату свету па хакеі 2014 года, да адкрыцця якога засталася амаль 200 дзён. Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў ад удзельнікаў мерапрыемства грунтоўныя і падрабязныя даклады па ўсіх напрамках, якія закранаюць працэс арганізацыі чэмпіянату. «Было дастаткова часу, каб не толькі падрыхтавацца да гэтай нарады, але і вырашыць усе праблемныя пытанні па плане падрыхтоўкі. Мне патрэбна дакладнасць і, самае галоўнае, што не зроблена і чаму», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле яго слоў, чэмпіянат свету — гэта не проста спартыўная падзея: «Гэта той момант, калі мы краіну выставім на паказ усёму свету. І кая будзе гэта краіна, такім будзе і меркаванне аб ёй ва ўсім свеце. Больш таго, гэта сур'ёзная эканамічная мерапрыемства». Як лічыць Прэзідэнт, чэмпіянат свету «павінен прынесці сур'ёзную эканамічную адачу, фінансавую адачу».

«Таму чэмпіянат свету 2014 года — гэта сур'ёзная праверка і экзамен для ўсіх структур, — перакананы Аляксандр Лукашэнка. — Тое, што мы павінны твар дзяржавы паказаць, узмацняецца і тым, што апошнім часам праблема паўстала перад усім светам палітызаванай».

Кіраўнік дзяржавы лічыць, што людзі будучь ехаць не толькі паглядзець, як гуляе любімая каманда, паназіраць за гэтымі працэсамі, але ў іх падслудна, а можа і самым гадоўным будзе пытанне: што гэта за краіна, з якой хтосьці спрабаваў зняць чэмпіянат свету. Таму Беларусь павінна паказаць усім, што яна сапраўды цэнтральнаеўрапейская цывілізаваная краіна. «Каб людзі ад нас, як гэта часта бывала, ад'язджалі і гаварылі: гэта цалкам нармальна краіна, горад, а не тое, што мы чыталі ў сродках масавай інфармацыі», — адзначыў Прэзідэнт. «Наша мэта — зрабіць так, каб знаходжанне гасцей у Беларусі было камфортным, а прапанаваны сэрвіс мог задаволіць самую патрабавальную публіку», — падкрэсліў ён.

Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў асабліва ўвагу ўдзяліць пытанням бяспекі людзей і адпрацоўкі ўзаемадзеяння экстранных службаў. Падзея павінна стаць для ўсіх запамінальнай і знакавай для Мінска.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што асноўнае ўжо зроблена, а цяпер асабліва ўвагу трэба ўдзяліць пытанням, па якіх ёсць недапрацоўкі. «Мяне цікавіць усё — ад стварэння неабходнай спартыўнай, транспартнай і гасцінчай інфраструктуры, арганізацыі работ ва ўстаноў да падрыхтоўкі нацыянальнай каманды да пасляжовага выступлення на чэмпіянате свету. У нас яшчэ час ёсць, многія могуць дапрацаваць, выправіць, калі штосьці не так, як нам хацелася б».

НОВЫЯ КАДРАВЫЯ НАЗНАЧЭННІ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 15 кастрычніка разгледзеў кадравыя пытанні. Аб гэтым БЕЛТА паведамлілі ў прэс-службе беларускага лідара.

Кіраўнік дзяржавы назначыў:
ГУСАКОВА Уладзіміра Рыгоравіча — старшынёй Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі;
ЧОРНАГА Анатоля Барысавіча — міністрам архітэктуры і будаўніцтва;

ШУМІЛІНА Аляксандра Генадзьевіча — старшынёй Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях.
Прэзідэнт таксама даў згоду на назначэнне:
ПАПОВА Ігара Андрэевіча — кіраўніком спраў Гродзенскага аблвыканкама.

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАУ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 кастрычніка 2013 года ў 10.00 у зале пасяджэнняў Савета Рэспублікі (вул. Чырвонаармейская, 9) адбудзецца пасяджэнне трэцяй сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання.

Паліванне на дзіку прайшло ў Магілёўскай паліўніча-рыбалоўнай гаспадарцы Рэспубліканскага дзяржаўнага грамадскага аб'яднання «Беларускае таварыства паліўнічых і рыбалоў» у Магілёўскім раёне. Гасцямі гаспадаркі з'яўляюцца паліўнічыя з Расіі, Польшчы, Германіі і іншых краін. Загонным паліваннем называюць калектыўнае паліванне з прымяненнем загончыкаў, якія высаяюць дзікіх жывёл на засаду стралкоў. Паліўнічыя выстройваюцца ў стралковую лінію або становяцца на нумары. У гэты час загончыкі ідуць па лесе, высаяючы дзіку на паліўнічых.



■ Прыемная навіна

МОСТ НАЗВАЛІ «БЕРАСЦЕЙСКІМ»

Учора адбылося ўрачыстае адкрыццё новага моста першай часткі Заходняга абходу Брэста. Гэты мост быў падрыхтаваны як паветра. У ранішніх гадзіны пік гараджане, якія дабіраліся ў цэнтр з мікрараёнаў «Вулька» і «Кавалёва», прастойвалі ў заторах ад дваццаці да сарака хвілін. Як толькі адкрылі рух па новым мосце ў раёне Брэсцкай крэпасці, сітуацыя кардынальна змянілася. Паводле афіцыйнай інфармацыі гарвыканкама, заторы паменшыліся на трэць. Усе мы, хто ездзіць штодзень, адчулі значную палёгку.

А новы мост цераз Мухавец, які фактычна злучыў Маскоўскі і Ленінскі раёны абласнога цэнтру, выглядае прыгожым і велічным. Своеасаблівы шарм яму прыдаюць металічныя аркі-канструкцыі па баках. Даўжыня моста складае 181 метр, яго шырыня — 40 метраў. Кошт аб'екта склаў крыху больш за 280 мільярд рублёў. Падчас адкрыцця стар-

шыня аблвыканкама Канстанцін СУМАР адзначыў, што будаўніцтва такога важнага аб'екта ў раёне Брэсцкай крэпасці азначае, што горад у сваім развіцці ўсё бліжэй падыходзіць да таго гістарычнага месца, адкуль ён пачынаўся 1000 гадоў таму. Таму мост і назвалі ў гонар старажытнага Бярэця.

Аб тым, што мост атрымаў назву «Берасцейскі», пер-

шы раз аб'явілі за хвіліну да таго, як была перарэзана сімвалічная стужка.

Губернатар падкрэсліў таксама, што ўвод моста значна аблегчыць жыццё насельніцтва зарэчнай часткі Маскоўскага раёна. Менавіта тут імкліва забудовваецца горад. І зараз у гэтым раёне жыве пятая частка брастаўчан. А за бліжэйшыя некалькі гадоў насельніцтва вырасце яшчэ прыкладна на 50 тысяч чалавек.

Жыхарка менавіта гэтага мікрараёна Наталля Коцур прыйшла на ўрачыстае адкрыццё і шчыра дзякавала будаўнікам будтрэста №8 і іншым арганізацыям, а таксама кіраўніку дзяржавы, які прыняў рашэнне прафінансаваць узвядзенне моста ў Брэсце. Пазней чыноўнікі гарадскога ўпраўлення капітальнага будаўніцтва пацвердзілі, што толькі дзякуючы асабістай увазе Прэзідэнта краіны ўдалося пабудаваць аб'ект менш чым за паўтара года. А мост быў вельмі патрэбны гораду.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Фота Валерыя КАРАЛІЯ.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

АДМОВА АД ПРЫСМАКАУ НЕ ДАПАМАГАЕ СКІНУЦЬ ВАГУ

Калі адмовіцца ад шакаладу, скуінуць вагу не атрымаецца. На адварот, яна вырасце. Апытанне паказала: 86% людзей, якія худзеюць і якія адначасова працягвалі есці шакалад і іншыя прысмакі, у выніку пасляхова скідалі кілаграмы. І з 2100 рэспандэнтаў людзей, якія скуінулі больш за ўсё кілаграмаў (91% выпадкаў), працягвалі есці тую ж колькасць шакаладу, што і да дыеты. Дыетолог Джэні Эйлэт падкрэслівае: дыеты, сфаксаваныя на выключэнні прадуктаў, часцей аказваюцца бескарэснымі.

Справа ў тым, што, цалкам адмовіўшыся ад любімых прадуктаў, чалавек спрабуе гэта кампенсаваць за кошт іншых прадуктаў і наядзецца. Адно даследаванне нават паказала: 65% людзей, якія зусім адмаўляліся ад шакаладу і печыва, набралі вагу. А прымаючы пад увагу карысць шакаладу, няма ніякага сэнсу ад яго адмаўляцца. Гарвардскі ўніверсітэт даказаў, што шакалад павялічвае працягласць жыцця, калі спажывае яго да трох разоў штомесяц. Шакалад багаты на антыаксіданты, паліфенолы, якія прадурхляюць акісленне халестэрыну і ратуюць ад раку.



КОРАТКА

У Беларусі ствараецца гарбарна-абутковы холдынг «Беларуская гарбарна-абутковая кампанія «Марко» з кіруючай кампаніяй — СТАА «Марко». У яго склад увайдучы «Сан Марко», «Чырвоны Кастрычнік», «Марко-сэрвіс», «Вітма», арганізацыя, якая ствараецца на базе «Віцебскага футравага камбіната».

Сярэдні ўзрост сельскай жанчыны ў Беларусі — 47,5 года. Іх колькасць на 1 студзеня гэтага года склала 1,2 млн чалавек, або 52,6% сельскага насельніцтва краіны. На 1 студзеня 2000 года сялянак налічвалася 1 млн 618,8 тыс., у 2005 годзе — 1 млн 452,1 тыс., у 2010 годзе — 1 млн 280,8 тыс.

Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм» упершыню прыме ўдзел у 18-м міжнародным дзіцячым кінафестывалі «Залаты слон», які пройдзе з 14 па 20 лістапада ў горадзе Мумбаі (Індыя).

17 КАСТРЫЧНИКА — МІЖНАРОДНЫ ДЗЕНЬ КРЭДЫТНЫХ САЮЗАЎ ЯК ЧАСТА ВЫ КАРЫСТАЕЦЕСЯ КРЭДЫТАМІ?



Дар'я АЎЦЫНАВА, маладая маці:

— Магчымаасцю пазычыць грошы ў банка мы скарысталіся некалькі гадоў таму, калі перад нашай маладой сям'ёй рубам паўстала жыллёвае пытанне. Справа ў тым, што назбіраць самастойна на кватэру ў Мінску вельмі складана. Актыўна карыстаюцца крэдытамі і мае знаёмых. З дапамогай пазыкі яны набылі хто аўтамабіль, хто новы тэлефон, хто ноўтбук. Было б добра, калі б працэнты па крэдытах зменшыліся. Усё-такі пераплачваю за той жа тэлевізар, напрыклад, палову яго кошту адважыцца не кожны чалавек.



Аляксей ПАЛЯЖАЕЎ, начальнік пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 2 Фрунзенскага раённага адзела горада Мінска па надзвычайных сітуацыях:

— Апошнім часам у метро ўсё часцей кідаецца ў вочы рэклама мікракредытных арганізацый, якія гатовы пазычыць пару мільёнаў да зарплаты пад шалёны працэнт. Але, на мой погляд, іх паслугамі карыстаюцца пераважна людзі, якія па розных прычынах не ўмеюць планавач сваё сямейнае бюджэт. Калі ж разглядаць банкаўскія крэдыты, то для мяне апраўданы пазыкі на жыллі ці аўтамабіль — рэчы, на якія трэба адкладзіць грошы за гадавы заробак. Таму я не пазычаю грошы на бытавую тэхніку. Можна ж пачакаць пару-тройку месяцаў і ўзяць такую ж мадэль па меншым кошце.



Вольга РУДАКОЎСКАЯ, пенсіянерка:

— Крэдытамі я карысталася гадоў трыццаць таму. Я пазычала грошы на новы тэлевізар, мэблевы гарнітур ды югаслаўскую сценку, якая была тады шалёным дэфіцітам. Гадавая працэнтная стаўка па крэдыце тады была ўвогуле смешная ў параўнанні з цяперашнім часам — усюго два-тры працэнты. Цяпер жа мая пенсія не настолькі вялікая ў параўнанні з існуючымі працэнтнымі стаўкамі, каб дазволіць сабе пазычыць грошы ў банка... Падрыхтаваў Валер'ян ШКЛЕНІК.

ЦЫТАТА ДНЯ



Ігар БУЗОЎСКІ, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіццям, першы сакратар ЦК ГА «БРСМ»:

«Рэалізацыя праекта «Вялікая сям'я» дазволіць замацаваць тэндэнцыю павелічэння нараджальнасці ў Беларусі. Пры гэтым, лічу, фінансавыя меры падтрымкі сям'і будуць часткай комплекснай работы па стымуляванні нараджальнасці. Упэўнены, гэта — пошук, які будзе выніковым. Вельмі свечасовы праект. Гэта будзе комплексная праграма, у якую БРСМ, як моладзевая арганізацыя, таксама ўключаны. Мы, у прыватнасці, развіваем моладзевыя праекты, накіраваныя на падтрымку традыцыйных сямейных каштоўнасцяў».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 16.10.2013 г.

| | |
|-------------|------------|
| Долар ЗША | 9160,00 ▲ |
| Еўра | 12420,00 ▲ |
| Рас. руб. | 284,00 ▲ |
| Укр. грыўня | 1118,67 ▲ |

КЛЯШЧЫ АТАКУЮЦЬ ГРЫБНІКОЎ І ДАЧНІКАЎ

Энтамолагі б'юць трывогу: на Брэсцчыне назіраецца небывалая актыўнасць кляшчоў. Толькі за сёлетні верасень у рэгіёне зарэгістраваны 1021 выпадак укусу кляшчамі, у тым ліку — 171 факт, калі ахвярамі насаскомых становіліся дзеці.

Гэта больш, чым за ўсё лета. Асабліва лютуюць кляшчы ў Белаўскай і Ружанскай пущах, а таксама на асобных участках Брэсцкага, Жабінкаўскага, Кобрынскага, Баранавіцкага, Ляхавіцкага раёнаў.

Паводле інфармацыі Ларысы ЯРЭЦ, урача-энтамолага Брэсцкага абласнога цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, часцей за ўсё кляшча прыносяць з лесу, але ёсць выпадкі, калі крывасоском кусаў чалавека ў парку, на дачным участку. Таму трэба быць асабліва ўважлівым падчас адпачынку на свежым паветры. Медыкі таксама рэкамендуюць праводзіць мерапрыемствы па барацьбе з грызунамі на дачных і прысядзібных участках: мышы вельмі часта з'яўляюцца пераносчыкамі кляшчоў. Дарэчы, палова насаскомых, даследаваных гэтым летам у Брэсце, аказаліся носьбітамі лайм-барэліёзу.

Яна СВЕТАВА.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

БАНКІ РЫХТУЮЦА ДА ДЭФОЛТУ ЗША

Цэнтральныя банкі свету рыхтуюць план дзеянняў на выпадак, калі ў ЗША наступіць дэфолт. Кіраўнікі цэнтрабанкаў абмеркавалі меры па прадурхленні краху фінансавых рынкаў і стабілізацыі сусветнай эканомікі на штогадовым пасяджэнні Міжнароднага валютнага фонду і Сусветнага банка. Эксперты мяркуюць, што першая рэакцыя цэнтрабанкаў свету на дэфолт ЗША будзе такой жа, як у верасні 2008 года пасля банкруцтва Lehman Brothers. Тады банкіры прадставілі сапідны аб'ём ліквіднасці, змякчылі залогавыя патрабаванні і павялічылі аб'ёмы валютных здзелак.

ФРАНЦУЗЫ ГАЛАСУЮЦЬ ЗА ЎЛЬТРАПРАВЫХ

Каронныя французы дэманструюць усё большую незадаволенасць палітыкай дзейнай улады. Як вынік — у французскім горадзе Брыньель у другім туры мясцовых выбараў большасць галасоў атрымаў кандыдат ад ультраправага «Нацыянальнага фронту» Ларан Лопес — 53%. Хоць Брыньель і невялікі горад (каля 20 тысяч чалавек), у партыі і ў СМІ расцанілі гэтую перамогу як сімвалічную, якая дае нацыяналістам нядрэчны шанец на барацьбу за ўладу на рэгіянальным выбарах у сакавіку 2014 года і чэрвені 2015 — у Еўрапарламент. Гатоўнасць прыслухоўвацца да іх думак ужо дэманструюць кіруючыя пакулы сацыялісты.

У РАСІИ ПРАДКАЗВАЮЦЬ ГІБЕЛЬ СВАІНАГОДЫ

Федэральная служба па ветэрынарным і фітасанітарным наглядзе (Рассельгаснагляд) у аўтарак дала адмоўны прагноз развіцця сітуацыі з афрыканскай чумой свіней (АЧС), бяспечнай для чалавека, але смяротнай для жывёл. Выступаючы на пасяджэнні «круглага стала» ў Камітэце Савета Федэрацыі па аграрна-харчовай палітыцы і прыродакарыстанні, намеснік кіраўніка службы Мікалай Уласаў паведаміў, што ў 2013 годзе выяўлена 89 неспрыяльных па АЧС пунктаў і 89 інфіцыраваных аб'ектаў. «Так шмат не было ніколі. Звычайна ўкладвалася ў сотню (сумарна)», — ацаніў сітуацыю чыноўнік. «Хвароба тут выйшла за межы і ахапіла п'яць абласцей, а таксама трапіла ў Беларусь. Гэтая ачагі пагражаюць зліцца, і тады традыцыйная свінагодуля можа стаць немагчымай. Прагнозы сітуацыі адмоўны», — сказаў ён.



ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ ЯК СІНОНІМ ЭНЕРГЕТЫКІ



ФОТА БЕЛТА

Энергетычная галіна краіны знаходзіцца ў добрым стане, аднак нашым энергетыкам трэба вучыцца працаваць яшчэ больш эфектыўна, паведаміў учора на адкрыцці міжнароднай выставы «Энергетыка. Экалогія. Энергазберажэнне. Электра» першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір СЯМАШКА.

Паводле яго слоў, рост валавога ўнутранага прадукту амаль у тры разы цягам апошніх гадоў быў дасягнуты без істотнага росту спажывання энергазасурсаў, а звыш 80 працэнтаў іх краіна вымушана купляць за мяжой. Адсюль перад энергетыкамі і камунальнымі стаяць пытанні як мага больш беражлівага абыходжання з рэсурсамі і максімальнага выкарыстання мясцовых відаў паліва і аднаўляльных крыніц энергіі. Паводле Дзяржпраграмы і канцэпцыі энергетычнай бяспекі, падкрэсліў віцэ-прэм'ер, у краіне актыўна вядзецца будаўніцтва міні-цеплаэлектрастанцый, якія працуюць на аздахах драўніны, торфе — доля гэтых відаў паліва ў балансе ўжо сёння дасягае амаль 17 працэнтаў. Усё больш заўважана пра сябе і ветранэнергетыка. Новае генеруючыя магутнасці неўзабаве будуць уведзены ў эксплуатацыю на Бярозаўскай і Лукомльскай электрастанцыях, каскады гідрэлектрастанцый рознай магутнасці ўзводзяцца на Нёмане, Дняпры і Заходняй Дзвіне. Актыўна вядзецца работа і на нашай АЭС, першыя магутнасці якой будуць уведзены ў 2018 годзе.

Сёння, на думку першага намесніка прэм'ер-міністра, у краіне створаны надзвычай спрыяльны інвестыцыйны клімат для ўкладання ў энергетычную галіну. Пра што сведчыць як сама выстава, так і энергетычны і экалагічны форум, што паняцця ўжо сёння ў яе межах. Як падкрэсліў Уладзімір Сямашка, усе папярэдня падобныя мерапрыемствы заканчваліся не толькі наладжаннем новых кантактаў, але і падпісаннем узаемавыгадных кантрактаў.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь смуткуюць у сувязі з трагічнай смерцю члена Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, навучэнні, культуры і сацыяльным развіцці, рэктара Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Шаўчэка СЛАДКОВА Аляксандра Пятровіча і выказваюць глыбокае спачуванне яго родным і блізкім.

Меркаванне

ШТО ТАРМОЗІЦЬ ЕЎРАЗЫСКУЮ ІНТЭГРАЦЫЮ, або Якую ролю можа і павінна сыграць Беларусь у эканамічным аб'яднанні кантынентальнага маштабу

Насычаная кантактамі беларускага кіраўніцтва з калегамі з краін СНД — трэнд апошніх гадоў. Ён выкліканы, перш за ўсё, актывізацыяй эканамічнай інтэграцыі еўразійскай прасторы. Нагадаю, што ў 2011 годзе быў падпісаны дагавор аб стварэнні зоны свабоднага гандлю СНД, у якую ўваходзяць шэсць краін: Арменія, Беларусь, Казхастан, Малдова, Расія і Украіна. Адначасова ладзіцца яшчэ больш шчыльнае інтэграцыянае аб'яднанне — Адзіная эканамічная прастора з удзелам Беларусі, Казхастана і Расіі — як лагічны працяг Мытнага саюза.

Гэтым тренду цалкам адпавядае і пасяджэнне Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета ў Астане напрыканцы верасня, і афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі ў Казхастан на пачатку кастрычніка, і візіт прэм'ер-міністра Украіны ў Мінск на мінулы тыдні.

Еўразійская інтэграцыя ўжо дае першыя вынікі. Так, яна дазволіла беларускаму «перепрачоўчому цэху» запрацаваць больш інтэнсіўна: насуперак сусветнаму крызісу наш таварны экспарт урос у 2,2 раза з \$21,3 млрд у 2009 годзе да \$46 млрд у 2012-м. Такі поспех быў абумоўлены і станючымі асаблівасцямі беларускай эканамічнай мадэлі, бо ў Расіі экспарт за той жа перыяд вырас усяго ў 1,7 раза, хоць расійскі бізнес мае больш спрыяльныя ўмовы, чым беларускі, дзякуючы больш танным энергазбыткам і сыравіне. Цікава, што сёння абсалютны аб'ём беларускага тэхналагічнага экспарту меншы за расійскі ўсяго ў 2,5 раза, хоць колькасць насельніцтва нашых краін суадносіцца як 1:15, а параўноўваць забяспечанасць прыроднымі рэсурсамі нават смешна.

Разам з тым узаемны таваразварот паміж членамі Мытнага саюза складае мізэрныя 12% ад агульнага знешняга гандлю нашых краін. Паўрайней: у Еўрапейскім саюзе гэты паказчык пераўшыае 40%. Атрымліваецца, што замест таго, каб дапамагчы адна адной, нашы краіны працягваюць купляць у далёкім замежжы тавары, якія маглі б вырабіць самастойна альбо скаапераваўшыся паміж сабой. Адзінай краінай, чую эканоміку можна лічыць сапраўды інтэграванай з суседзямі, з'яўляецца Беларусь: наш таваразварот з краінамі Мытнага саюза дасягае 48% ад агульнага, у той час, як у Казхастане гэты паказчык складае 18%, а ў Расіі — усяго 7%.

Мэта правядзення мерапрыемстваў — агляд самых сучасных дасягненняў навукі, тэхнікі і тэхналогій у сферы энергетыкі, энергазберажэння, аўтаматызацыі, электронікі, аховы навакольнага асяроддзя, выкарыстання аднаўляльных крыніц энергіі. Штогод форум становіцца ўнікальным месцам сустрэч энергетыкаў і экалагаў Беларусі і замежжа, спрыяючы тым самым пашырэнню супрацоўніцтва, абмену перадавымі навуковымі распрацоўкамі і інавацыйнымі праектамі.

Сёлета на выставе прадстаўлена прадукцыя больш чым 360 прадпрыемстваў і арганізацый з 18 краін свету — з Расіі, Украіны, Малдовы, Літвы, Эстоніі, Польшчы, Чэхіі, Германіі, Аўстрыі, Францыі, Швейцарыі, Італіі, Даніі, Швецыі, Фінляндыі, Кітая і ЗША. У структуры экспазіцыі шырока прадстаўлены галіновыя раздзелы аічныхных міністэрстваў энергетыкі, прамысловасці, прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, жыллёва-камунальнай гаспадаркі, Дзяржжамтэта па навуцы і тэхналогіях і Дэпартаменту па энергаэфектыўнасці. Менавіта гэтыя міністэрствы і ведамствы знаходзяцца сёння на «пярэднім краі» работы па абнаўленні і павышэнні якасці працы энергетычнай галіны. Прычым на стэндах прадстаўлена адпаведная прадукцыя як дзяржаўных, так і прыватных нашых прадпрыемстваў, якія працуюць на энергетыку будучыні.

Асноўным на парадку дня энергетычнага і экалагічнага кангрэса стане разгляд энергетыкі як фактара павышэння эканамічнай бяспекі і канкурэнтаздольнасці з удзелам кіраўнікоў зацікаўленых міністэрстваў, а таксама навукова-практычны семінар па праблемах ужывання сучасных генеруючых магутнасцяў пры вытворчасці цеплавой і электрычнай энергіі. Спецыялісты і вучоныя разгледзяць таксама вопыт выкарыстання ў краіне і свеце аднаўляльных крыніц энергіі і пытанні энергаэфектыўнасці ў жылым сектары.

Пятро РАМАНЧУК.

СТВАРАЕЦА АДЗІНЫ РЭЭСТР ДЗЯРЖАЎНАЙ МАЁМАСЦІ

У Адзіным рэестры дзяржаўнай маёмасці (АРДМ) будзе актуалізавана інфармацыя аб юрыдычных асобах, зямельных участках, не завершаных будаўніцтвам аб'ектах, нерухомай маёмасці, дагаворах бязвыплатнага карыстання і перададзенай па дагаворах маёмасці, аб акцыях, якія належаць рэспубліканскім і камунальным юрыдычным асобам, а таксама балансавага кошту дзяржаўнай маёмасці.

Поўны банк звестак АРДМ павінен быць сабраны да 1 сакавіка 2015 года, паведаміла рэдакцыя кіраўнік прэс-службы Дзяржкаммаёмасці Алена КАСЦЮКОВА. Пакуль жа ў рэестры змяшчаецца не ўся поўная інфармацыя аб дзяржаўнай маёмасці, бо не ўсе звесткі перанесены з папярвых носьбітаў у электронную базу.

Суразмоўца адзначыла, што рэсурс створаны сёлета ў ліпені, і цяпер тэрытарыяльныя фонды дзяржаўнай маёмасці, раённыя і гарадскія выканкомы вядуць АРДМ у адзінай інфармацыйнай прасторы, па адзіным

праграмным забеспячэнні з выкарыстаннем інтэрнэту.

Цяпер у АРДМ працягвае ўносіцца інфармацыя аб аб'ектах нерухомай маёмасці, якія знаходзяцца ў рэспубліканскай і камунальнай уласнасці. Сёлета трэба завяршыць на паўненне гэтага рэестра звесткамі аб аб'ектах нерухомаасці (усяго каля 700 тысяч). Сёння амаль 65 працэнтаў аб'ектаў нерухомаасці ўнесена, бо 59 працэнтаў рай- і гарвыканкамаў ужо завяршылі гэтую працу.

Разам з тым ёсць некаторыя аб'екты нерухомаасці, якія не падлягаюць уключэнню ў адзіны рэестр. Гэта ваенныя аб'екты, меліярацыйныя сістэмы і гідратэхнічныя збудаванні, дарогі агульнага карыстання, жыллёвы фонд і шэраг іншых. Не будуць уносіцца ў такі рэестр і аб'екты, якія не валодаюць прыкметамі капіталных будынкаў — гаражы металічныя, біяпрыбырталы, стэндзі, кіёскі, некаторыя элементы добраўпарадкавання і многія іншыя, якія ўлічваюцца ў бухгалтарскай дакументацыі прадпрыемстваў.

Сяргей КУРКАЧ.

Футбол

ПЕРАМОГА Ў АДЗІН УДАР

Зборная Беларусі па футболе з мінімальным лікам (1:0) перамагла ў Жодзіне каманду Японіі.

Зборную Георгія Кандрацьева на радзіме «белазыў» памятаюць яшчэ па жнівёўскім матчы супраць чарнагорцаў. На жаль, вялікай аўдыторыі пагляднак тады не сабраў, а таму чарговы спарынг нацыянальнай зборнай чакаўся з гэтай жа сям'яй. І сапраўды, ніхто не мог гарантаваць у будні дзень поўных трыбун. Нават на матчы з Японіяй, зборнай, якая чатыры разы ўдзельнічала ў чэмпіянаце свету. Шкада, але і цяпер стадыён «Тарпеда» зноў не быў запоўнены. І калі б не добрая падтрымка экзатычных японскіх балельшчыкаў, гуляць прыйшлося б у тэатральнай цішыні.

— Ад мяне мала што залежыць, — адказвае на пытанне карэспандэнт «Звязды» Георгій Кандрацьеў. — Мы сваёй гульні спрабуем запраسیць балельшчыкаў на стадыён. Апошнім часам мы сталі гуляць лепш.

А матч насамрэч атрымаўся цікавым для гледачоў. Альберт Дзакероні, галоўны трэнер Японіі, яшчэ загадзя казаў пра тое, што супраць нашых суайчыннікаў збіраецца згуляць хутка. У азіятаў гэта часам атрымлівалася, аднак і нашы хлопцы таксама ядронна выглядалі і адказвалі апаненту колкімі атакамі. Ну а галявы ўдар пад перакладзіну Яна Цігарова, які ледзь не парваў сетку за варотамі японскага галкіпера, наогул скарэй сэрцы балельшчыкаў. Цікава, што для Яна, гульца маскоўскага «Лакаматыва», гэта толькі другі трапны

ўдар у кар'еру! Мінулы раз ён адзначаў голам яшчэ тады, калі выступаў за запарожскі «Металург».

— Японцы вядомыя сваёй працавітасцю, тэхнікай. Яны гуляюць за еўрапейскай топ-клубы. Мы перамаглі, але супраць гэта было нялёгка, — прызнаўся пасля сустрэчы Цігару.

Тарас ШЧЫРЫ, г. Жодзіна



НАВІНЫ

Поезд для зручнасці гледачоў

19, 22 і 27 кастрычніка для вывазу гледачоў ад «Мінск-Арэны» прызначаецца электрапоезд па маршруце «Маскоўшчына» — «Мінск-Паўночны».

Паводле інфармацыі Мінскага аддзялення Беларускай чыгункі, стаянка электрапоезда на прыпынчым пункце «Маскоўшчына» (1 платформа, 3 пуць) будзе з 22.00 да 22.20. Прыбыццё на «Мінск-Паўночны» (станцыя метро «Маладзёжная») — у 22.24. Кошт праезду складае 700 рублёў. Билеты можна набыць за 10 сутак да адпраўлення электрапоезда — у чыгуначных касах на ўсіх станцыях і на прыпынчальных пунктах у межах Мінска і яго наваколля.

Сяргей СТАРЫНАЎ.

Падлетак распальваў кацёл...

Псіхалагі дапамагаюць бацькам, якія страцілі па жарах у вёсцы Рагінь Буда-Кашалёўскага раёна свайго 12-гадовага сына.

Пакуль бацька, кіроўца мясцовага сельгаспрадпрыемства, быў на працы, а яго жонка, мясцовы бібліятэкар, у Гомелі на ўрачыстым канцэрце да Дня маці, двое з траіх дзяцей завасталіся дома.

13-гадовая дзяўчынка на момант узнікнення пажару рабіла ўрокі ў сваім пакоі, а брат пайшоў у кацельню, дзе распальваў аццяпляльны кацёл (на цвёрдым паліве). Праз некалькі час сясцёрка пачула крык брата аб даламозе і адчула смурод. У кацельні тым часам было адкрытае полымі. Дзяўчынка выбегла з дома і кінулася да суседзяў, якія выклікалі выратавальніку. Цела загінула было знойдзена выратавальнікамі ў кацельні. У выніку пажару сур'ёзна пашкоджаны дах і маёмасць. У прэс-службе Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС гавораць, што прычына пажару пакуль не высветлена, не выключана выкарыстанне лёгкаўзгаральнай вадкасці пры распальванні катла. Сям'я, якая лічыцца вельмі станючай, часова будзе жыць у сваякоў у гэтым жа населеным пункце.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Скокнуў пад цягнік

Учора ў сталічным метрапалітэне адбыўся чарговы няшчасны выпадак.

На станцыі метро «Няміга» ў 11.44 пад электрапоезд, які прыбыў у напрамку станцыі «Каменная Горка», скокнуў мужчына. Як паведамілі ў Мінскім гарадскім упраўленні МНС, прыбыўша на месца брыгада хуткай медыцынскай дапамогі канстатвала яго смерць. Асоба 58-гадовага загінулага ўстаноўлена. Як папярэдне мяркуецца, мужчына скокнуў жыццё самагубствам. Рух паяздоў быў прыпынены на 6 хвілін. Станцыю метро не закрывалі.

Тысячы патронаў... у кватэры

Мінчанка, якая сабралася зрабіць рамонт ва ўласнай кватэры, знайшла сапраўдны склад патронаў.

Распачаўшы падрыхтоўчыя работы, жанчына наткнулася на сумку вялікіх памераў. У ёй былі кардонкі з патронамі. Пра сваю знаходку гаспадыня адразу ж паведаміла ў міліцыю. Па інфармацыі Кастрычніцкага РУУС г. Мінска, з кватэры па вуліцы Бялінскай было вывезена 4 395 патронаў калібру 5,6 мм. Па гэтым факце праводзіцца проверка. Што датычыцца асобы, якая добраахвотна здала незарэгістраваную зброю (аварэтка, што захоўваецца незаконна, гэтак жа, як і боепрыпасы, выбуховыя ўстройства), яна вызваліцца ад крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці.

Сяргей РАСОЛЬКА.

На кантролі — паўночны рэгіён

У сувязі з адкрыццём загонага палявання на капітных дзяржаўна інспекцыя аховы жывёльнага і расліннага свету ўзмацніла кантроль за выкананнем Правілаў вядзення паляўніцкага гаспадаркі і палявання. Так, 7 кастрычніка супрацоўнікамі Глыбоцкай міжрайінспекцыі ў паляўнічых угоддзях Докшыцкага БТПр быў затрыман грамадзянін М. за незаконнае паляванне без адпаведных дакументаў. Зброю давалося канфіскаваць.

Нагледзячы на далёка не пікніковае надвор'е, некаторыя нашых супрамадзян паранейшым цягне да вады. Асобных — з забароненымі прыладамі рыбалоўства. Двох такіх «аматараў» інспектары затрымалі 8 кастрычніка на рэчцы Галбей у Пастушкім раёне, паведаміў начальнік Глыбоцкай міжрайінспекцыі Аляксей Протас. Браньеры «палявалі» на караса з дапамогай пад'ёмніка.

Ул. інф.

Двор — не для «шумахераў»

Узмоцнена кантраляваць хуткасны рэжым у дварах сталіцы збіраюцца супрацоўнікі дзяржаўна інспекцыі.

Дварам, у якіх ужо адбыліся дарожна-транспартныя здарэнні з прычыны парушэння хуткаснага рэжыму, плануецца надаць асаблівае ўвагу. Па інфармацыі прэс-службы гарадской дзяржаўна інспекцыі, адначасова з кантролем хуткасці ў дварах інспектары будуць выяўляць парушэнні правілаў спынення і стаянкі. Аўтамабілі, прыпаркаваныя нелегальным чынам, адпраўяцца на штрафстаянкі. У дзяржаўна інспекцыі адзначаюць, што з пачатку гэтага года ў дварах Мінска адбылося 31 дарожна-транспартнае здарэнне. У выніку загінулі 3 чалавекі, а 29 атрымалі цялесныя пашкоджанні.

Згодна з правіламі дарожнага руху, у жылёй зоне вадзіцелям механічных транспартных сродкаў забараняецца рухацца з хуткасцю, вышэйшай за 20 кіламетраў. У ДАІ падкрэслілі, што, выязджаючы з двара і паркуючыся, кожны вадзіцель павінен быць асабліва ўважлівым, бо ў такім месцы, як нідзе, існуе вялікая верагоднасць нечаканага з'яўлення на шляху пешахода.

Ганна ГАРУСЦОВІЧ.

ФАКТЫ

У свеце

УРОКІ ВЫБАРАЎ У АЗЕРБАЙДЖАНЕ

9 кастрычніка 2013 года ў Азербайджане адбыліся прэзідэнцкія выбары. Перамогу на іх атрымаў дзейны прэзідэнт Ільхам Аліеў, які набраў, паводле папярэдніх звестак, 84,6% галасоў выбаршчыкаў. Перамога Аліева, які пераўважыў на трэці тэрмін, стала заканамернай. Пры ім былі зроблены важныя крокі па забеспячэнні сацыяльнай і эканамічнай стабільнасці. Тэмпы развіцця эканомікі хоць і замарудзіліся пасля пачатку сусветнага крызісу, усё ж дастаткова значныя па сусветных мерках.

Так, па выніках першых дзевяці месяцаў 2013 года эканоміка Азербайджана «вырасла» на 5,4%. Урадам ажыццяўляюцца мерапрыемствы, з дапамогай якіх пашпяхова развіваецца здабыча сыравіны, што прыносіць асноўныя бонусы азербайджанскай эканоміцы, — нафты і газу. Адзначым, што яшчэ ў рамках СССР Азербайджан быў адной з асноўных нафтавых крыніц велізарнай дзяржавы. Зараз нафтавыя магутнасці задзейнічаны ў інтэрасах краіны з 9-мільённым насельніцтвам. Даходы ад нафты дазваляюць уладжваць праблемы, звязаныя з хуткім ростам насельніцтва. У 2012 годзе яе было здабыта 43,9 млн тон.

Што датычыцца газу, то ў савецкія часы ён амаль не здабываўся. У адрозненне ад ранейшых часоў, па выніках 2012 года было здабыта 27,9 млрд куб. м. У сувязі з адкрыццём новых найбуйнейшых радовішчаў газу і іх засваеннем Азербайджан плануе выйсці ў бліжэйшае дзесяцігоддзе ў лік найбуйнейшых экспартэраў газу ў свеце, што дазволіць атрымаць вялізныя сродкі для пасульнага развіцця эканомікі краіны.

Нагледзячы на тое, што выбары прайшлі ў вострай канкурэнтнай барадбё (дзеяннаму прэзідэнту процістаялі 9 канкурэнтаў), не ўсе краіны і міжнародныя арганізацыі былі аднадушныя ў іх ацэнцы. Так, калі місіі наглядальніцкага СНД, Парламентскай асамблеі Савета Еўропы і Еўрапейскага парламента выступілі з заявай, што галасаванне было празрыстым і мела дэмакратычны характар, то БДПЧ АБСЕ і Дзярждэпартамент ЗША выступілі з рэзкай крытыкай выбараў. Пры гэтым не малое здзіўленне выклікала тое, што Вярхоўны камісар Еўрасаюза па знешняй палітыцы Кэтрын Эштан і Еўракамісар па пытаннях пашырэння Штэфан Фюле выказалі згоду з крытычнай ацэнкай выбараў у Азербайджане місіяй БДПЧ АБСЕ, а не з меркаваннем ПАЕС і наглядальніцкай Еўрапейскага парламента. Безумоўна, мае месца пэўная інтрыга. У чым жа яе сутнасць?

Агдадка рэзкай крытыкі з боку АБСЕ і ЗША можа быць у змене знешняй палітыкі Азербайджана ў апошнія гады. Асаблівае незадаволенасць ЗША выклікае паступовае паліпшэнне адносін Азербайджана і Расіі. Невыпадкова ў нядаўнім інтэрв'ю радзістанскай «Голос России» кіраўнік пасольства Азербайджана ў ЗША Элін Сулейману заявіў: «Адносны паміж Азербайджанам і Расіяй і паміж Азербайджанам і ЗША — гэта дзве розныя рэчы. Мы спрабуем будаваць гэтыя адносіны на аснове двухбаковага супрацоўніцтва».

Пра поспехі ў развіцці расійска-азербайджанскіх адносін можна меркаваць не толькі па заявах палітыкаў у дзвюх



ФОТА БЕЛТА

краінах, але і па ўскосных прыкметах. Так, нядаўна стала вядома, што Азербайджан выйшаў на першае месца сярэд краін СНД па закупках расійскай зброі. Гэта значыць, што сур'ёзныя сумы, атрыманыя расійскімі вытворцамі зброі, не патрапілі ў кішэнь амерыканскіх.

Паліпшэнне расійска-азербайджанскіх адносін сур'ёзна турбуе Вашынгтон і на іхных, больш важных падставах. Збліжэнне Масквы і Баку не на жарт пагражае планам амерыканцаў на Каўказе. Азербайджану Дзярждэпартамент адводзіцца роля краіны, якая ў сувязі з праблемай Нагорнага Карабаха павінна стаць прывычнай пастаяннага хвалявання для Арменіі і Расіі, якія ўваходзяць у АДКБ. Разуменне з боку Азербайджана, што пазытыў у вырашэнні вышэйназванай праблемы залежыць не ад дапамогі ЗША, а складаецца ў развіцці адносін з Расійскай Федэрацыяй, пагражае ўплыў ЗША на Каўказе і даўгатэрміновым планам Вашынгтона ў рэгіёне. Менавіта ў гэтым заключэнне сэнс негатыванай ацэнкі выбараў у Азербайджане як з боку ЗША, так і АБСЕ, у якой амерыканцы адпярэваюць ключавую ролю.

У Еўрасаюза таксама ёсць сур'ёзныя падставы для незадаволенасці Баку. Уключаючы Азербайджан ва «Усходняе партнёрства», Еўрасаюз меў цалкам празрыстыя намеры ўсталяваць і з часам узмацніць кантроль над гэтай краінай з багатымі прыроднымі рэсурсамі і важным геапалітычным становішчам. Але Азербайджан адмовіўся ад уваходжання ў адносіны асацыяванага членства з ЕС, у адрозненне ад Украіны і Малдовы, яскрава паказваючы, што цэнці свой суверэнітэт і сам жадае вызначыць сваю будучыню. Хіць у гэтай сітуацыі будзе здзіўляцца пазіцыі Кэтрын Эштан і Штэфана Фюле?

У той жа час сур'ёзныя падставы для хвалявання ў кіраўніцтва Азербайджана няма. І амерыканцы, і Еўрасаюз толькі выкарыстаць магчымасць рэакцыі на выбары, каб прадэманстраваць, што ў іх ёсць пэўная пазіцыя і яны адчуваюць незадаволенасць суверэннай палітыкай краіны, якая ідзе ўразрэз з іх чаканнямі. Але Азербайджан будзе спакійна развівацца далей на чале з выбраным прэзідэнтам, ідучы па ўласным шляху, які выгадны перш за ўсё самой краіне.

Сяргей КІЗІМА, доктар палітычных навук

«ЛАТВІЯ ПАКАЖА ЕЎРОПЕ, ШТО З БЕЛАРУССЮ МОЖНА ПРАЦАВАЦЬ»

У парламентарыяў розных дзяржаў заўсёды шмат тэм для абмеркавання. Але адна з іх падчас сустрэчы старшыні Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Савета Рэспублікі Святланы Герасімовіч са старшынёй рабачай групы Сазыма Латвіі па супрацоўніцтве з Нацыянальным сходам Рэспублікі Беларусь Артурам Рубіксам гучала часцей за іншыя.



Фота БЕЛТА.

Размова так ці інакш выходзіла на праблематыку мясцовага самакіравання. Напрыклад, падкрэслівалася выключна роля пародных гарадоў, астаскі паміж якімі ўжо сталі надзейным падмуркам міжрэгіянальнага супрацоўніцтва дзвюх краін. Суразмоўцы неаднаразова ўзгадалі вынікі ІІ латвійска-беларускага форуму гарадоў-пабрацімаў, які прайшоў у маі мінулага года ў Даўгаўпілсе. Туды з Беларусі прыбылі прадстаўнікі 37 гарадоў і раёнаў, сярод іх было шмат старшын раённых Саветаў дэпутатаў. З боку Латвіі ўдзельнічала каля 30 кіраўнікоў органаў мясцовай улады. Між іншым, іх было шмат і сярод арганізатараў форуму, асаблівую ролю ў яго арганізацыі і правядзенні адгравіраваў Даўгаўпілская гарадская дума і Саюз самакіраванняў Латвіі.

Суразмоўцы адзначалі, што сёння вялікую цікавасць да міжрэгіянальнага супрацоўніцтва праяўляюць мясцовыя ўлады тэрыторый, якія знаходзяцца па абодва бакі мяжы ў прыгранічнай 50-кіламетровай зоне. Для яе жыхароў некалькі гадоў таму былі уведзены рэжым спрощаўна перамяшчэння мяжы. Гэта паспрыяла развіццю гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва, пашырэнню сувязяў у галіне культуры, турызму і спорту.

Таму ўлады прыгранічных раёнаў не без падстаў разлічваюць як на больш шырокае выкарыстанне перавагаў свайго выгаднага геаграфічнага становішча, так і на прэфэрэнцы ад удзелу Беларусі ў Мытным саюзе і Латвіі ў Еўрапейскім саюзе. Невыпадкова на сустрэчы ў Даўгаўпілсе было падпісана пяць новых пагадненняў паміж латвійскімі і беларускімі гарадамі аб усталяванні публічна-прамысловых сувязяў. Патэнцыял прыгранічнага супрацоўніцтва велізарны, падкрэслівала Святлана Герасімовіч і Артур Рубікс.

Латвія, казаў Артур Рубікс, разумеюць, што ім лёгка накіравацца ў Беларусь, а гэта для нас важнае, аднак, каб у Беларусі былі адпаведныя ўмовы, каб атрымаць выгаду ад гэтага. Латвія ёсць што нам прапанаваць, а мы ў сваю чаргу маем тую прапановаў Латвіі. Дэлегат Сазыма ўпаўнёваў: «Латвія павінна паказаць Еўропе, што з Беларуссю можна і трэба працаваць».

З гэтай нагоды парламентарыяў Сазыма пад кіраўніцтвам Артура Рубікса ў свой час выступіла супраць уяўленняў санкцыяў Еўрасаюза ў дачыненні да Беларусі. Тады дэлегаты палічылі, што такі падыход — гэта не вырашэнне пытання, не метады вядзення размовы з незалежнай дзяржавай, якая мае права на ўласнае бачанне свайго развіцця эканамічнага і палітычнага.

Артур Рубікс нагадаў, што ў парламентарыяў групу па супрацоўніцтве з Нацыянальным сходам уваходзіць амаль трыццаць частка (23 чалавекі) ад усяго колькасці дэпутатаў. У сваёй большасці дэлегаты Сазыма станюча ставяцца да нашай краіны, развіцця з ёй кантактаў у розных сферах, а не толькі гандлёва-эканамічнай ці ў галіне транзіту. Як вядома, наша краіна мае магчымасць праз латвійскія партыі (напрыклад, Вентспілскі) перамяшчаць шмат грузаў — мільёны тон — сваім спажывцам.

Леанід ТУГАРЫН.

АПТЫМІЗАЦЫЯ

НЮАНСЫ ЧАКАЮЦЬ УДАСКАНАЛЕННЯ



Фота Анастасі КЛЕЦЬЧУКА.

Вынікі аб'яднання тэрыторый будуць відаць праз год

Да 1 ліпеня гэтага года ў Слуцкім раёне функцыянавала 18 сельскіх Саветаў. Пасля ўзбуйнення іх засталася 14.

ТАЦЫНА ЛАЗОЎСКАЯ

Пры рэарганізацыі прытрымліваліся аднаго з галоўных патрабаванняў: каб межы сельсаветаў супадалі з межамі сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, — канстатуе старшыня раённага Савета дэпутатаў Віктар РАЖАНЕЦ. — Яшчэ адзін нюанс: вёска Бранавічы перайшла пад юрысдыкцыю горада, паколькі знаходзіцца блізка ад яго, у межах калёвага дарогі. У выніку давалася памяняць назвы некаторых вуліц, якія мелі аднайменную назву з гарадскімі.

Што прынесла аптымізацыя, у прыватнасці, Слуцкаму раёну. На думку Віктара Аляксеевіча, узбуйненне адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак дадало клопату пярэчымым узроўню. Напрыклад, Знаменскі сельсавет павялічыўся на цэлую гаспадарку — цяпер іх тут тры. Значна ўзрасла і колькасць жыхароў — значыць, і клопатаў у старшын сельскіх Саветаў прыбавілася. Гэта добраўпарадкаванне населеных пунктаў і

могілак, дапамога пенсіянерам і шмат чаго іншага. Бясспрэчна, ахапіць увагай усіх і кожнага цяпер значна цяжэй. Разам з тым, ліміт бензіну на прабег машыны застаўся ранейшы.

На думку Віктара Ражанца, на раённым ці абласным узроўні змены абдыліся, можа, нават у лепшы бок: паменела справаздачнасці. Калі раней трэба было «падбіваць статыстыку» па 18 сельсаветах, цяпер толькі па 14. Але, думаецца, рэарганізацыя дадала і яму лішняга галаўнога болю. Што рабіць з будынкам сельвыканкама, якія вызваліліся? У саветыя часы, як правіла, яны размяшчаліся пад адным дахам з канторай ці праўленнем мясцовых калгасаў. Гэтыя памяшканні ўзводзілі за свае сродкі сельгаспрадпрыемстваў. З цягам часу сельвыканкамы аформілі на выдзеленую плошчу тэхпашпарт, статыстычныя дакументы, узялі на свой баланс. А цяпер не могуць бясплатна перадаць былыя гаспадарам тое, што было пабудавана за іх жа сродкі. Былыя плошчы Ленінскага, Знаменскага

сельскіх Саветаў, якія месціліся разам з канторамі гаспадарак, мяркуюць ім і перадаць. Паўстайскі сельскі Савет знаходзіўся ў адным памяшканні з былой канторай сельскагаспадарчага прадпрыемства. Сёння тут пакой арандуе аддзяленне паштовай сувязі. Пасля аб'яднання гаспадарак узнікла праблема з аплатай за ацяпленне будынка. Але закрываць пошту ніхто не збіраецца. Хутчэй за ўсё, яна будзе перанесена ў іншае месца... Памяшканне былога Маяскага сельвыканкама стаіць асобна, сельгаспрадпрыемства на яго відаў не мае. Будынак знаходзіўся ў нармальным стане і будзе выстаўляцца на аукцыён. Вядома, ён знаходзіцца не побач з горадам, але гаспадар, хутчэй за ўсё, знойдзеца: у раёне актыўна развіваецца прыватны бізнес.

Што датычыцца штатаў сельвыканкамаў, яны скараціліся на 5 чалавек. Хтосьці выслабаныя пайшоў на пенсію, а нехта ўладкаваўся ў іншыя арганізацыі...

— Пры першай хвалі ўзбуйнення сельсаветаў мы практыкавалі

раз на тыдзень прыём насельніцтва старшынёй, кіраўніком справамі, спецыялістамі непасрэдна з выездам на месцы, у ранейшыя цэнтры сельсаветаў. Такім шляхам, відаць, пойдзём і цяпер. Гэта, на маю думку, найлепшы варыянт, — канстатуе Віктар Ражанец.

Што тычыцца сацыяльнай інфраструктуры, то яна ў працэсе аптымізацыі цалкам захавалася. Карпатліва прадумваліся і пытанні транспартных зносін з узбуйненымі адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі цэнтрамі. Напрыклад, у калектыўным вярочце жыхары Ленінскага сельсавета прасілі захаваць цэнтр сельсавета ў аграгарадку Леніна. Разам з тым, Леніна — аддалены населены пункт, што гранічыць з Капыльскім раёнам. І відавочна, што жыхарам некаторых вёсак было б складана дабірацца да адміністрацыйнага цэнтру. У сваю чаргу, паступіла прапанова жыхароў зрабіць адміністрацыйны цэнтр аб'яднаных сельсаветаў у вёсцы Селішча.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ДОБРАЯ СПРАВА

НАВОШТА ЛЮДЗЯМ КРЫНІЦЫ?

Асобныя старшыні сельсаветаў на працягу ўсёй сваёй працоўнай дзейнасці не выходзяць за рамкі інструкцыі, спакойна выконваюць прапісаную службовымі абавязкамі работу, спраўна пішуць паперы і знаходзяцца на добрым рахунку. Калі ж пры гэтым кіраўнік уважліва ставіцца да людзей, па магчымасці вырашае іх праблемы — гэта ўжо нямае. І ёсць спадзяванне, што такі кіраўнік мясцовай улады пакіне пра сябе добрую памяць.

А вось Барыс Данілюк, акрамя звычайнай сельсаведацкай работы, асабіста абсталёўвае, упрыгожвае асобныя часткі зямлі на тэрыторыі свайго адміністрацыйнага адзінкі, каб яны служылі людзям і радавалі іх. Барыс Данілюк — старшыня Агародніцкага сельсавета ў Кам'янечкім раёне. Агародніцкі знаходзіцца на адлегласці ад горада Высокае, і ў гэтай мясцовасці зямля асабліва багатая на крыніцы. У адным толькі Агародніцкім сельсавеце іх налічваецца сем, а старажытны ўзгадваюць і больш жывых водных струменьняў, якія наталілі смагу маленькіх пастушоў або грыбнікоў. Крыніцы ў Агародніцка вядалі здаўна. Яшчэ тудэйшы святар-нябожчык айцец Сцяпан расказваў некалі старшын сельсавета, што яго бацька спрадвеку піў ваду з гэтай крыніцы і сыну сваёму казаў пра яе гонасць: маўляў, змяшчае шмат серабра. Адкуль сяляне ў пачатку мінулага веку вядалі пра серабро ў саставе вады, Барыс Данілюк цяпер толькі гадае. Але ж у роўнасці Аляксандраў, дзе цяпер разраслася вёска, было некалі сядзібай роду Патоцкіх, сюды прыязджалі ды працавалі ў маентку пісьменныя людзі. Так што гэта магла быць дастаткова кампетэнтная інфармацыя.



Цяперашнія аналізы, праведзеныя ў лабараторыі санітарнай службы, толькі пацвердзілі колышнюю пагалоску. Вада чыстая, з выдатнымі характарыстыкамі. І што цікава, якімі б культурамі не засяляліся наваколныя палі, якія героіцыды тут не ўносіліся, за ўвесь час назірання ў вадзе не было зафіксавана нават блізкай да нормы колькасці нітрату. Аналізы канстатуюць поўную іх адсутнасць!... Нікім не дагледжаная крынічка паступова зарастала хмызняком, вакол буяла пустазелле, а сучасныя аматары адпачынку на прыродзе маглі пакінуць побач кучу смецця. Сем гадоў таму прыйшоў да крыніцы Барыс Данілюк і вырашыў, што больш так не будзе. Першымі і заўсёды памочнікамі Барыса Аляксандравіча сталі жонка і тры яго дачкі. Прыбраць, высечы, выраць непатрэбную расліннасць змагі сваімі сіламі. Далей спатрэбілася весці будаўнічыя работы, бетаніраваць, пракладваць дарожкі. З гэтым дапамаглі вайскоўцы падшэфнай частцы, кіраўніцтва сельгаспрадпрыемства. Архітэктурі і дызайн пляцоўкі прыдумяў сам старшыня Данілюк. Каманёў у Кам'янечкім раёне шмат, збіралі прыблізна роўныя па памерах і муравалі слупы, зверху ўпрыгожвалі іх белымі наверхшамі. Паклалі дарожкі, вымасцілі іх — дзе бетоннымі плітамі, дзе камянямі, а ўнізе ля крыніцы — бярвеннямі. Са-

му крынічку «адзелі» ў калодзеж, вывелі струмень для ахвотных набраць вады і напіцца, адвядлі ўбок ручаіну.

Цяпер Барыс Аляксандравіч успамінае супадзенні — знакі, якія хочаш можна назваць, але ён перакананы, што яны падаваліся нездарма. Калі заканчвалі асноўныя работы па добраўпарадкаванні, працавалі ўсёй сям'ёй. Апоўдні пайшлі дадому перакуючы, збіраліся быць там не менш за гадзіну. Але не паспелі гаспадар як след пад'есці, як закарцела вярнуцца назад, нешта нібы з хаты выштурхнула. «Прыходжу назад да крыніцы, а ў небе клін жураўлеў — налічыў больш за 80 птушак. Зрабілі над гэтым месцам тры кругі і з курльканнем паляцелі. Усе, хто дапамагаў, казалі, што быў добры знак», — успамінае Барыс Аляксандравіч.

Падчас устаноўкі крыжы наогул усе здзівіліся, калі не скажаць больш. Дзень быў ясны, на небе — ні аблачкі, вобласці выстравіліся на дзялягледзе. Як толькі крыж узнялі і залілі бетоном аснову, дачка Барыса Аляксандравіча зірнула ўгору. А ў небе «пракладзены» лініі, падобныя на след ад самалёта — у форме правільнага крыжы. Тут ужо ўсе прысутныя ў адзін голас выказаліся, што Бог бласлаўляе добрую справу.

Цяпер на падыходзе да крыніцы стаіць крыж, два разы на год яго ўпрыгожваюць жанчыны, а ў дзень святага Панцеляімона малебен служыць мясцовы святар. Тут часта спыняюцца машыны, людзі бяруць ваду бутлямі, бітонамі, каністрамі. Хто пакідае стужачку на крыжы ў знак падзякі, а хто... збівае наверхшы на слупах ці іншым чынам апаганьвае чыстае месца. Але мясцовыя людзі ўсё выпраўляюць, прыбіраюць, вымятаюць, і хуліганьня, здаецца, нарэшце пакінулі гэтае месца ў спакой.

Аднойчы ля крыніцы спынілася машына з прыезджымі. Старшыня сельсавета разгаварыўся з гасцямі. Жанчына сказала, што яна мае здольнасці да вызначэння ўзроўню энергетыкі, дык вось, на яе погляд, вакол крыніцы існуе вельмі моцнае станючае энергетычнае поле. І сам Барыс Данілюк заўважаў, што пасля вялікай стомы, стрэсу яго цягне менавіта сюды. Пасядзіў ля крыніцы чвэрць гадзіны — і нязменна адчуваеш палёгку.

Дзень быў ясны, на небе — ні аблачкі... Як толькі крыж узнялі і залілі бетоном аснову, дачка Барыса Аляксандравіча зірнула ўгору. А ў небе «пракладзены» лініі, падобныя на след ад самалёта — у форме правільнага крыжы.

Вось для гэтага і патрэбны крыніцы, каб атрымаць асалоду ад прыгажосці прыроды, ад чысціні вады, ад глыбіні думак, якія тут нязменна прыходзяць. Кіраўнік сельсавета ведае, чым зоймецца, калі пойдзе на пенсію: будзе ўладкоўваць і даглядаць крыніцы. Для гэтага з'явіцца шмат часу, а Барыс Аляксандравіч захапляецца разбой па дрэве, можна будзе выразаць адмысловыя брамы, іншыя ўпрыгажэнні. І яшчэ адным назіраннем падзяліўся старшыня. Раней ён меў праблемы са страўнікам. Калі ж з добраўпарадкаваннем крыніцы цалкам перайшоў на ваду з яе, на тую немач забываўся.

Не адна агародніцкая крынічка дзеліцца з людзьмі вадой. Ёсць таксама крыніца ў Такарах — гэта вёска амаль на самай дзяржаўнай мяжы з Польшчай. Ва ўрочышчы Павукі рыхтуецца да асвячэння храму-капліцы, узведзены на месцы былой царквы. Там некалі была вёска Павукі, якой даўно няма. А ў 60-х гадах разабралі-разбурылі

царкву, што некалькі вякоў стаяла на ўзвышшы над возерам. Мясцовыя жыхары расказваюць, як трагічна склаўся лёс у тых, хто бурый святынны. І ўсе гады людзі нібы адчувалі сваю агудную адказнасць за далёкія падзеі. Вось і сабралі грошы грамадой, знайшлі спонсараў, пабудавалі капліцу, якая цягне на невялікую царкву, дзе можна будзе здзейсніць службы.

Усім магчымымі спосабамі трэба вяртаць людзей да духоўнасці, — разважае старшыня сельсавета. Мы страцілі нешта вельмі важнае ў справе выхавання моладзі. Таму і маем вандальна-разбуральніцкія, якія, можа, нават не са зла, а проста ад няма чаго рабіць ідуць і спуюць слупы ля крыніцы. Яшчэ пару гадоў таму на нашым вясковым стадыёне вечарамі было пянона дзясці, падлеткаў, прыходзілі і дарослыя. Цяпер ціха, ніхто не ганяе мяч, усе сядзяць дома, гуляюць у віртуальныя, бывае, не лепшыя гульні.

А вакол агародніцкай крыніцы ўжо ажываюць легенды і паданні. Бабулі ўспамінаюць апаведы сваіх бабуль і перадаюць унучкам. Так, даўным-даўно гэту крыніцу звалі крыніцай для закаханых. Калі сюды прыходзіць закаханая пара, лічыцца, што ім трэба паціць вады і пацалавацца. А Барыс Аляксандравіч, так бы мовіць, у тэму знайшоў валун, назваў яго — Алечын камень, акурат такі, як на карціне Васнецова. Ну гэта ўжо для тых, хто мае жаданне паплакаць над нешчаслівым каханнем. На жаль, у жыцці так нрэдка бывае.

Хто ж хоча папрасіць у крыніцы здароўя, кажуць так, як вучылі старыя: «Зямля-Уллянка, вада-Тацянка, дай вады ад ускай бяды».

Святлана ЯСКЕВІЧ. Кам'янечкі раён.

На здымках: Барыс Данілюк.

ГАРАЧАЯ ДЫСКУСІЯ НА «ГАРАЧУЮ» ТЭМУ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Так, грошы будуць выдзелены па многіх параметрах, але толькі ў гэтым квартале. Але я адказнасці з начальнікаў раённых аддзелаў МНС не здаюма, таму што яны з'яўляюцца каардынатарамі ўсёй работы па прафілактыцы. І ні на каго мы свае абавязкі не перакладваем. Патрабуем ад кожнага суб'екта прафілактыкі выканання тых функцый, якія прадугледжаны законам, — выказаў сваю пазіцыю Васіль Чокан.

Віцебшчына стала першай вобласцю ў краіне, дзе буды распрацаваны комплексны план мерапрыемстваў на 2013-2017 гады па тэхнічным перааснашчэнні органаў МНС. Там усё распісана: ад рукавіц да выратавальных апаратаў.

— На жаль, пакуль што ў краіне не усё добра з фінансамі. Сёлета, разумею, усё тое, што прадугледжана праграмай, не рэалізуем. Але ж наперадзе яшчэ чатыры гады. Усе пажарныя мерапрыемствы прафінаНСуем цалкам. Раслабляцца не трэба, — сказаў Аляксандр Ацясаў.

Памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь — галоўны інспектар па Віцебскай вобласці Мікалай ДАМАШКЕВІЧ запатрабаваў пры абмеркаванні прычын гібель людзей на пажарах прыводзіць не сухія лічбы справаздачы, а агучваць прозвішчы начальнікаў РАНЧ — «аўтсайдаў», і тых, у каго можна навучыцца.

Высветлілася, што найбольш праблемны, як ні дзіўна, абласны цэнтр.

— Сапраўды, у Віцебску назіра-

незразумела што робіцца, — сказаў Мікалай Дамашкевіч.

Віталь ЧАЙКІН, начальнік **Лёзненскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях**, падзяліўся вопытам, які пераймаецца ўжо ў іншых раёнах.

— Адзін начальнік РАНЧ проста фізічна не можа арганізаваць усё і пракантраліваць. Працуем у цеснай звязцы разам са старшынёй раённага Савета дэпутатаў і кіраўнікамі сельскіх Саветаў. Службы энергазабеспячэння, сацыяльнай абароны і іншыя ўзаемадзейнічаюць у пытанні прафілактыкі. Усе зацкаўлены адказныя асобы з райцэнтра едуць у сельсавет і яго «адрэагуюць». На месцы высвятляюць праблемы і прымаюць рашэнні. І асабіста старшыня райвыканкама бярэ ўдзел у адрэагаванні. Таму ў нас і апаляшчальнікі, дзе трэба, пастаўлены, і печы адрамантаваныя, і праводка...

На пункты аховы парадку выклікаюцца праблемныя грамадзяне. І ў такіх мерапрыемствах бяруць удзел нават работнікі абласной пракуратуры. Вывучаецца, як жыць канкрэтны чалавек, ці працуе? Усім зацкаўленымі прымаецца комплекс захадаў па змяненні сітуацыі.

Вопыт, дарэчы, варты пераймання, ён атрымае распаўсюджванне на краіну. У Лёзненскім раёне за кожным дэпутатам, работнікам райвыканкама замацаваны канкрэтныя праблемныя сем'і. І «шэфы» рэгулярна заходзяць іх правядаць, увечары таксама.

Паводле слоў Аляксандра Ацясава, на жаль, у пытанні прафі-

«На жаль, у пытанні прафілактыкі самае «слабае звязно» — участковыя інспектары міліцыі. Не тое што Аніскіны нямя — наогул нармальных участковых мала».

еца рост колькасці загінулых — у два разы (14 чалавек). 13 з іх знаходзіліся ў нецявярзным стане. Праверана больш за 3500 домаўладанняў, дзе жывуць шматдзетныя сем'і. Летас і сёлета больш эфектыўна арганізавана дзейнасць назіральных камісій пры адміністрацыі раёнаў, — расказаў **Сяргей СЕДЗІН**, начальнік **Віцебскага гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях**.

— Не трэба гэтай статыстыкі. Вы раскажыце, чаму гінуць людзі? У чым прычына? Каб дэпутаты пасля сесіі разумелі, пра што гаварыць падчас сустрэч з выбаршчыкамі: вось гэтыя рэчы не трэба дапускаць, а на гэтыя — звярнуць асабліва ўвагу... У пад'ездзах кураць, выпіваюць... Людзі вымушаны ісці на прыём да мяне: скардзяцца, што не могуць даклікацца ўчастковага прыёсці ў пад'езд, дзе

лактыкі самае «слабае звязно» — участковыя інспектары міліцыі.

— Не тое што Аніскіны нямя — наогул нармальных участковых мала. Калі б нармальна працавалі участковыя, была б іншая справа. Хаця ў тым жа Лёзненскім раёне, ведаю, участковыя актыўна працуюць разам з пажарнымі. Але агульная інфармацыя ў зводках сумная, — сказаў старшыня абласнога Савета.

На сесіі было вырашана праз пару месяцаў падвесці вынікі таго, як былі вырашаны агучныя праблемы. Прафілактыка пажараў — гэта і ўклад у вырашэнне дэмаграфічнай праблемы. Гінуць у ліку іншых і людзі, якія маглі б яшчэ дзясяткі гадоў працаваць на карысць краіны. І, каб дасягнуць паляпшэння сітуацыі, трэба займацца прафілактыкай не для справаздачы.

«Не заўважалі» крытыку ў СМІ

Сёлета ў Віцебскай вобласці прыцягнулі да дысцыплінарнай адказнасці 15 службовых асоб, якія адказалі на крытыку ў сродках масавай інфармацыі з парушэннем вызначаных тэрмінаў.

— Шэраг кіраўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый Віцебшчыны пакаралі за парушэнне патрабаванняў Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 630 «Аб рэагаванні службовых асоб на крытычныя выступленні ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі». Факты парушэнняў былі ўстаноўлены Камітэтам дзяржаўнага кантролю ў ходзе правядзення кантрольных мерапрыемстваў па гэтым пытанні, — паведамілі ў кантрольным ведамстве.

У ліку іншых быў выяўлены наступны факт. З перавышэннем на 70 дзён вызначанага месячнага тэрміну (з моманту апублікавання крытычнага матэрыялу) адказала на крытыку ў мясцовай раённай газеце ўнітарнае прадпрыемства ЖКГ Шумілінскага раёна. Прыцягнулі да дысцыплінарнай адказнасці намесніка генеральнага дырэктара прадпрыемства.

З перавышэннем аж на 137 дзён адрагавала на крытыку раённай газеты прадпрыемства «Бярозавы край». Інфармацыя аб выяўленым парушэнні Камітэтам дзяржаўнага кантролю была накіравана ў Браслаўскі райвыканкам для прыняцця мер.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Рэдакцыя газеты «Звязда».

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

Адказная за выпуск КАРПЕНКА Н.У.

Грамадскі савет: **ГЕРАСІМОВІЧ С.М.**, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; **АСКЕРКА Ю.В.**, адказны сакратар Савета па ўзаемадзейнасці органаў мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь;

АЦЯСАЎ А.А., старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў; **НАВУМЕНКА А.В.**, старшыня Наўменскага раённага Савета дэпутатаў; **СУШАЧКА М.Л.**, старшыня Глушанскага пасялковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.

АДРАС РЕДАКЦЫІ: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН: 292 44 12;

e-mail: info@zvzyzda.minsk.by

Газета адрэагавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Тыраж 23.185. Нумар падпісаны ў 19.30 15 кастрычніка 2013 года.

МЯСЦОВЫ ЧАС

ПРАБЛЕМЫ ВЁСКИ — ЯК СВАЕ АСАБІСТЫЯ

Як выхаваць «самакіравальнага» грамадзяніна?



— Жыццё не стаіць на месцы, яно ўвесь час змяняецца. І задача ўлады — не толькі сачыць за гэтымі зменамі, але і прадбачыць варыянты вырашэння тых задач, якія з'яўяцца заўтра, — адзначае старшыня Савета дэпутатаў Наўменскага раёна АЛА НАВУМЕНКА.

У гэтым паўднёвым раёне Беларусі не чакаюць, пакуль праблема «выспее» і прарвецца вонкі скаргамі грамадзян. Тут загадзя пайшлі «ў народ», каб даведацца, што хваляе людзей. Для гэтага раз на два месяцы ў сельскіх населеных пунктах і ў мікрараёнах Нароўлі праводзяцца сходы грамадзян. Яны праходзяць з удзелам прадстаўнікоў мясцовай ўлады: старшыні райвыканкама, яго намеснікаў, адказных супрацоўнікаў, старшыні райсавета, старшынь сельскіх Саветаў, вясковых старастаў і непасрэдна дэпутатаў — як раённага, так і сельскага ўзроўняў.

Парадак дня правядзення сходаў складаецца з пытанняў, якія самым непасрэдным чынам датычацца жыхароў. Гэта пытанні сацыяльна-эканамічнага развіцця, дапаможных гаспадарак, добраўпарадкавання тэрыторый і многія іншыя. Афармленне пратаколаў замацоўвае адказнасць кіраўнікоў, якія павінны сачыць за выкананнем тых ці іншых праблем, паднятых грамадзянінамі падчас сходу.

Ала Навуменка расказвае, што з 2008 года ў мясцовай раённай газеце існуе старонка «Мясцовае самакіраванне», дзе змяшчаецца інфармацыя пра рэалізацыю ініцыятыў райсавета ў жыццё, пра мерапрыемствы, якія адбываюцца ў раёне: гэта і семінары, і конкурсы сярод сельсаветаў, і месячнікі па добраўпарадкаванні... Тут жа публікуюцца графікі прыёму грамадзян

дэпутатамі ўсіх узроўняў, інфармацыя пра іх дзейнасць у выбарчых акругах і шмат іншай карыснай інфармацыі для арганізацыі работы мясцовага самакіравання.

— Штокартальна зацверджаецца графік прыёму дэпутатаў раённага Савета, зацверджаны графік сумесных прыёмаў дэпутатамі ўсіх узроўняў. Інфармацыя аб прыёме дэпутатаў змешчана на інфармацыйных стэндах у населеных пунктах, а таксама штокартальна публікуецца ў раённай газеце. У раёне ўкаранена практыка правядзення сумесных прыёмаў грамадзян па асабістых пытаннях дэпутатамі розных узроўняў. Асноўныя пытанні, з якімі прыходзяць да дэпутатаў жыхары нашага раёна, гэта стан дарог, каналізацыйнай і водаправоднай сетак, вулічнага асвятлення, навадзнення парадку на зямлі.

Пытанні жыццезабеспячэння населеніцтва вырашаюцца ў тым ліку з дапамогай пляч рабочых груп. Пры гэтым за кожным сельскім населеным пунктам (а ў горадзе — за кожнай вуліцай) замацаваны адказны супрацоўнік райвыканкама. За кожным сельсаветам замацаваны кіраўнік раённай групы, у склад кожнай з якіх уваходзіць 10 чалавек. Такім чынам адказныя асобы, замацаваныя за населенымі пунктамі, штодзень звязваюцца са старастамі сельскіх населеных пунктаў, вывясняюць праблемы, якія хваляюць

насельніцтва. Гэтая інфармацыя даводзіцца да кіраўніка раённай групы, акумуляюецца ў старшыні райсавета, каб потым на ўзроўні райвыканкама прыняць адпаведнае рашэнне ў кожнай канкрэтнай сітуацыі.

— Усім сёння зразумела, што праца па навадзненні парадку на зямлі — гэта не часовае кампанія, — падкрэслівае старшыня Наўменскага райсавета. — Вяртанне зямлі ў гаспадарчы абарот паляпшае эканоміку раёна. Ды і настрой людзей, якія працываюць у дагледжаных добраўпарадкаваных населеных пунктах, становіцца больш пазітыўным. Дарэчы, работы па добраўпарадкаванні ацэньваюцца і калегамі з іншых раёнаў — сёлета на Наўменшчыне пабывалі дэлегацыі з Петрыкава і Рагачова.

Пры актыўным удзеле насельніцтва, сельскага Савета і сельскагаспадарчага прадпрыемства прыводзяцца ў парадак могілкі. Сёлета таксама даводзіліся да ладу пастуючыя падворкі і тэрыторыі ля будынкаў, якія не выкарыстоўваюцца. Паводле распрацаваннага старшынёй райвыканкама за сельскімі населенымі пунктамі замацаваны пэўныя прадпрыемствы, арганізацыі, установы. Ала Навуменка асабліва адзначае разуменне важнасці гэтай справы кіраўнікамі прыватных прадпрыемстваў. Так, «Белкансалт-А» выдзеліў грошы ў суме 10 млн рублёў для набыцця кустарэза Наўменскаму сельсавету і аказаў спонсарскую

дапамогу Кіраўскаму сельсавету — 4,5 млн рублёў для набыцця бензапілы і камплектных запчастак, электрычнага гэбліка.

Трэба дадаць, што цяпер на тэрыторыі ўсіх сельсаветаў Наўменскага раёна ўладкаваны дзіцячыя гульнявыя пляцоўкі — з арэямі, горкамі, малымі архітэктурнымі формамі (хто жыў у вёсцы, зразумее, як гэта важна). Удзел у гэтай справе прынялі дэпутаты ўсіх узроўняў. А на тэрыторыі аграгарадка Галоўчыцы зрабіць дзіцячую пляцоўку дапамог мясцовы прадпрыемальнік — дырэктар прадпрыемства «Леспрамтэкс».

— Сёння вельмі важна далучаць саміх грамадзян да вырашэння мясцовых праблем, — разважае Ала Валер'еўна. — Для гэтага неабходна пераадолець сіндром утрыманства некаторых асоб, якія прывыклі бачыць сябе выключна спажаўцамі грамадскіх выгод, прасьбітамі, скаргнікамі перад органамі мясцовай ўлады. Трэба выхоўваць «самакіравальнага» грамадзяніна, які ўсведамляе прыналежнасць да вырашэння спраў, успрымае грамадскія праблемы сваёй вёскай як асабістыя і гатовы без прымусяў удзельнічаць у іх рашэнні. Сёлета добраахвотна ўнёскі грамадзян склалі ў сярэднім 17 тысяч рублёў на адзін падворак. Вядома, гэта невялікія сумы. Тым не менш, мы паступова і паслядоўна адыходзім ад сіндрому утрыманства.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

НЮАНСЫ ЧАКАЮЦЬ...

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Прааналізаваўшы ўсе аргументы, прыйшлі да высновы, што з-за выгаднага геаграфічнага становішча і зручных транспартных зносін найбольш мэтазгодна цэнтр размясціць у Селішчы. Сапраўды, вёска знаходзіцца на скрыжаванні аўтадарог Слуцк — Івацэвічы, Слуцк — Капыль. Сюды зручна дабірацца жыхарам большасці населеных пунктаў, што ўвайшлі ў аб'яднаны сельсавет, тут не прыйшліся нават мяняць аўтобусныя маршруты, — адзначае старшыня раённага Савета.

Сёння вывучаецца зварот жыхароў вёскі Чалевічы аб пераглядзе аўтобуснага маршрута Слуцк — Еўлічы. Прапановы будуць прадстаўлены ў райвыканкам для прыняцця канкрэтнага рашэння.

Безумоўна, аптымізацыя — справа сур'ёзная. Над пытаннем шмат працавалі спецыялісты. Здаецца, усё прадумалі, але ў працэсе з'яўляюцца нюансы, якія патрабуюць удасканалення. І гэта натуральна. У любым новым механізме дэтальі аб'яднаны сельсавет, тут не прыйшліся нават мяняць аўтобусныя маршруты, — адзначае старшыня раённага Савета.

адміністрацыйна-тэрытарыяльным дзяленнем, новымі штатамі, новымі бюджэтам», — лічыць Віктар Ражанец.

Нагадаю, рашэнне аб змене адміністрацыйна-тэрытарыяльнага ўстройства раёнаў Мінскай вобласці зацверджана дэпутатаў Мінскага абласнога Савета дэпутатаў. У сталічнай вобласці цяпер налічваецца 281 адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка. Аптымізацыя прывяла да скасавання 57 сельскіх Саветаў, 1 гарсавета, 1 сельсавет будзе створаны. Сельскія населеныя пункты будуць размешчаны на тэрыторыі 215 сельскіх, 8 пасялковых, 2 гарадскіх Саветаў дэпутатаў.

НАВІНКІ РЭГІЁНА

САЦЫЯЛЬНАЕ ТАКСІ — НЕ РАСКОША

Гэтую паслугу для людзей з абмежаванымі магчымасцямі нядаўна ўкаранілі ў Лідскім раённым цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва.

За сродкі з раённага бюджэту набылі мікрааўтобус са спецыяльным пад'ёмным устаткам для інвалідаў-каляскачнікаў. Такім чынам, чалавек можа заставацца ў крэсле калясці ад пачатку да завяршэння паездкі. У першую чаргу сацыяльнае таксі прызначана для транспартнай падтрымкі людзей, якія наведваюць аддзяленні дзённага знаходжання інвалідаў у Лідзе і Бярозаўцы, а таксама аддзяленне кругласутачнага знаходжання для пажылых грамадзян. Скарыстацца ім (толькі пры наведванні сацыяльна значных аб'ектаў) і ў суправаджэнні здаровага чалавека) могуць і іншыя людзі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, але ўжо на платнай аснове. Пры гэтым сацыяльнае таксі працуе па льготным тарыфе, тут не бяруць, як звычайна, асобную суму «за пасадуку», паведаміла дырэктар Лідскага раённага цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Таццяна Петух.

АШМЯНСКАЯ «САЛОМКА»

У вёсцы Кракоўка Ашмянскага раёна адкрылася прадпрыемства па вытворчасці кандытарскіх вырабаў, дзе створана 10 рабочых месцаў для мясцовых жыхароў.

Інвестары, бізнесмены Карает Афрыкян і Вардан Аміран, вырашылі скарыстацца ў Беларусі вопытам падобнага даволі паспяховага прадпрыемства ў Арменіі. У Кракоўцы будзе вырабляцца і фасавання ў пакеты салёная і салодкая саломка, а ў перспектыве — з кунжутам і перцам чылі. Пры гэтым разлік робіцца менавіта на мясцовую сыравіну — ашмянскія дрожджы, лідскую муку, маргарын, цукар і соль беларускай вытворчасці. У планах — пастаўкі прадукцыі па ўсёй рэспубліцы і, магчыма, на экспарт, а першы прадукт, па словах дырэктара замежнага таварыства з абмежаванай адказнасцю «Унісон груп» Наталлі Попчанік, прадгустуюць ашмянцы. Прычым плошчы, якія арандуецца новым прадпрыемствам, дазваляюць размясціць там яшчэ адну лінію.

ШЧУЧЫНСКАЯ АЛЬТЭРНАТЫВА

Сесія Шчучынскага раённага Савета дэпутатаў, прысьвечаная пытанню эфектыўнага выкарыстання сыравінных, паліўна-энергетычных рэсурсаў і ўкараненню энергазберагаліх тэхналогій, распачалася з наведвання першай у вобласці сонечнай электрастанцыі.

Сонечныя модулі, якія цяпер знаходзіцца ў пробнай эксплуатацыі, устаноўлены каля станцыі Ражанка прыватным інвестарам (ТАА «Аграхімсвятло») і пасля завяршэння мантажу будуць разлічаны на магутнасць 1,26 МВт. Электраэнергія пачне прадавацца гэтым прадпрыемствам згодна з дагаворам з прадпрыемствам «Гроднаэнерга». У перспектыве магутнасць станцыі можа склацца да 10 МВт, што супастаўна са спажываннем усёга раёна. Безумоўна, стартабыя ўкладанні ў гэтую альтэрнатыўную газу і іншым відам паліва немальны, але праект можа акупіцца даволі хутка, спадзяецца дырэктар «Аграхімсвятла» Георгій Зуеў. Сярод плюсаў — немагчымасць страт энергіі, мінімуму персаналу для эксплуатацыі сонечнай электрастанцыі і, безумоўна, яе суперэкалагічнасць — адсутнасць шкодных выкідаў у навакольнае асяроддзе.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

НА КАНТРОЛІ

«Малочныя» грошы пайшлі на... запчасткі

У пракуратуру Расонскага раёна звярнуўся вясковы жыхар са скаргай на тое, што прадпрыемства «Дворышча-Рос» не разлічылася з ім у поўны аб'ём за здадзенае малако.

— Праведзеная па гэтым факце праверка паказала, што на падставе вусных дамоўленасцяў Лолаці малочны камбінат закупляў у насельніцтва малако з асабістых падсобных гаспадарак. Разлік за здадзенае малако адбываецца за кожны 10 дзён — грошы пералічваюцца мэтавым прызначэннем на рахунак КВУП «Дворышча-Рос» у Беларусі. У далейшым гэтая сума падлягае выплаце грамадзянам праз аддзяленні сувязі. Аднак у пачатку верасня з пералічаных малочным камбінатам за здадзенае малако грошай КВУП выплаціла 23 мясцовым жыхарам толькі частку належнай ім сумы. А астатнія — 3,6 мільёна рублёў — выкарыстала на набыццё запчастак для сельскагаспадарчай тэхнікі, паведамілі ў пракуратуры раёна.

Вядома, падобнае стаўленне да аплаты сельскагаспадарчай прадукцыі грамадзян можа стаць прычынай для іх далейшай адмовы ад рэалізацыі малака дзяржаўным арганізацыям. У выніку гэта негатыўна адб'ецца на забяспечанасці сельскагаспадарчай прадукцыі і іншымі прадуктамі харчавання.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Май на ўвазе

ПАДАРАЖЭЛІ ПАСЛУГІ ДАІ

У Беларусі выраслі цэны на некаторыя паслугі, што аказваюцца Дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыяй. Гэта прадугледжана пастановай Міністэрства эканомікі ад 30 верасня 2013 года № 71, якая афіцыйна апублікавана на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале.

Напрыклад, выезд супрацоўніка ДАІ ў навучальную арганізацыю для прыёму кваліфікацыйнага экзамену на права кіравання механічным транспартным сродкам, правядзення заняткаў па правілах дарожнага руху абдыццэна па тэрыторыі стаўцы на



Фота БЕЛТА.

ўзроўні 30 тыс. рублёў за гадзіну. Прадастаўленне аўтадрома для навучання кіраванню (на аўтамабілі ўпадальніка) каштуе цяпер 9,7 тыс. за гадзіну. Выдача комплекта копій дакументаў, якія паслужылі падставой для рэгістрацыйных дзеянняў адносна транспартнага сродку, будзе каштаваць 15 тыс. рублёў, а комплекта копій матэрыялаў — справы аб адміністрацыйных правапарушэннях — 20 тыс.

Уздзел супрацоўніка ДАІ ў пасяджэннях прыёмных камісій і прыёмных, кваліфікацыйных і іншых выпрабаваннях транспартных сродкаў, складаных частак іх канструкцыі і дадатковага абсталявання ацэна ў 100 тыс. Суправаджэнне аўтамабілем ДАІ цяжкавагавых або буйнагабарытных транспартных сродкаў, небяспечных грузаў пры іх перавозцы ў межах населенага пункта ацэньваецца ў залежнасці ад працягласці паездкі. На адлегласці да 10 км уключаючы такую паслугу будзе каштаваць 75 тыс.; на адлегласці да 20 км уключаючы — 115 тыс.; на адлегласці больш за 20 км — 150 тыс. За суправаджэнне названай катэгорыі транспартных сродкаў па-за межамі населенага пункта кожны кіламетр прабегу аплатаваецца па тэрыторыі 4 тыс. за 1 км. Узгадненне зместу інфармацыі на папярочных і электронных носіях аб, якая закранае сферу забеспячэння бяспекі дарожнага руху, ацэна ў 60 тыс. за адзін умоўны друкаваны ліст.

«Улічваючы стратнасныя паслугі, абумоўленыя ростам затрат на іх аказанне на аб'ектах іных прычынах, і прымаючы пад увагу, што гэтыя паслугі не з'яўляюцца сацыяльна значымі, пастановай Міністаномікі тарыфы былі павялічаны», — растлумачылі ў Міністэрстве эканомікі.

Дакумент уступае ў сілу праз 5 дзён пасля яго афіцыйнага апублікавання.

Уладзіслаў СОУПЕЛЬ.

Павялічаны грашовыя нормы расходаў на харчаванне ў навучальных установах

Пра гэта стала вядома з пастановы Савета Міністраў № 905 ад 11 кастрычніка 2013 года.

«Дакументам прадугледжана павелічэнне грашовых нормаў расходаў на харчаванне на 16% ва ўстановах дашкольнай, агульнай сярэдняй, спецыяльнай адукацыі, а таксама ў інтэрнатах устаноў агульнай сярэдняй, прафесійна-тэхнічнай адукацыі, Беларускай дзяржаўнай харэаграфічнай гімназіі-каледжы, аздараўленчых лагераў дзённага знаходжання», — паведамляецца ў прэс-службе Саўмюнда.

На 8% павялічаны грашовыя нормы расходаў на харчаванне ў аздараўленчых лагерах кругласутачнага знаходжання, адукацыйна-аздараўленчых цэнтрах, аздараўленчых лагерах кругласутачнага знаходжання абаронна-спартыўнага профілю, працы і адпачынку. Як адзначылі ў прэс-службе, пастанова распрацавана ў сувязі з ростам індэкса спажывецкіх цэн і ў мэтах недапушчэння пагаршэння арганізацыі харчавання вучняў, забеспячэння рацыянальнага і збалансаванага харчавання, адпаведнага фізіялагічным патрэбам дзяцей.

Акрамя таго, 11 кастрычніка 2013 года Савет Міністраў прыняў пастанову № 904. Яна прадугледжвае павелічэнне на 16% грашовых нормаў

расходаў на дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, знаходзяцца ў дзіцячых інтэрнатных установах, і штомесячных выплат на такіх дзяцей, якія знаходзяцца на сямейных формах уладкавання.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ



«ПАЛЯЎНІЧЫЯ НА ГАЛОВЫ» АБМЯНЯЛІСЯ ВОПЫТАМ

Беларускаму рынку працы ў наступнае дзесяцігоддзе прыйдзеца існаваць ва ўмовах абмежаваных чалавечых рэсурсаў. Праблема працоўных рэсурсаў, падбору кампетэнтнага персаналу ўжо ўсталяўся ў поўны рост перад беларускімі кампаніямі. Гэтае пытанне стала цэнтральнай тэмай і II НР-кангрэса, які праходзіць пад дэвізам «Утрыманне і ўключэнне супрацоўнікаў — стратэгія НР-задача».

На думку прадстаўніка аргкамітэта кангрэса, дырэктара па персанале групы кампаній «Алютэх» Аляксандра МУД-

Рыка, сур'ёзным тормазам у развіцці бізнесу стане не проста дэфіцыт чалавечых рэсурсаў, а недахоп кваліфікаваных спецыялістаў. Між тым падбор, арганізацыя працы і навучанне супрацоўнікаў кампаніі цалкам залежаць ад HR-спецыяліста (або «паляўнічага за галовамі»), які прыйшоў на змену кадравікам).

— Наша задача — стаць больш прафесійнымі, і ёй спрыяць HR-кангрэс, дзе ёсць магчымасць абмену вопытам, новымі метадыкамі, ведамі, — сказаў Аляксандр Мудрык на адкрыцці кангрэса.

Кангрэс сабраў поўныя залы слухачоў і актыўных удзельнікаў

— больш за 270 чалавек. У пяці яго секцыях паралельна на працягу дня працавалі 30 спікераў і дакладчыкаў з Беларусі і Расіі. Вялікай папулярнасцю карысталіся майстар-класы расійскіх гасцей і беларускіх выступаючых, вельмі інфарматыўнымі аказаліся лекцыі і інтэрв'ю з галовамі ў кожнай з пяці секцыяў. «Я думаю, місія мерапрыемства — развіццё прафесіяналізму і працаванне з прафесіяналізмам» — была выканана. Мы гатовыя працаваць і зрабіць трэці кангрэс яшчэ лепш!», — падвядла вынікі Вольга ПАУЛАВА, член аргкамітэта, кіраўнік Цэнтра дзелавога рэста, Святлана БУСЬКО.

Table with financial data for TCBANK, including Balance Sheet (БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС) and Profit/Loss Statement (ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ) for October 1, 2013. The table lists various assets and liabilities in millions of Belarusian rubles.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КУП «Управление капитального строительства администрации Фрунзенского района г. Минска» (информация о застройщике и проекте строительства)

Застройщик — коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства администрации Фрунзенского района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических и индивидуальных предпринимателей за № 18.011.2004 г. в Едином государственном реестре юридических и индивидуальных предпринимателей за № 18.011.2004 г.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 20 ноября 2013 г. ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП «БЕЛПОЧТА»

Table with 6 columns: Lot number, Name and location of the property, Starting price, Sum of bids, Total area, Coefficient, and Purpose of use. It lists three lots for rent.

Для участия в аукционе необходимо предоставить: 1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с Филоналом «Центр «Белтехинвентаризация».

для иных категорий граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, — 43 квартиры. Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями административного, торгового назначения, гараж-стоянками и фирменным магазином-салонном РУП «Издательство «Белбланкавид» по ул. Я. Мавра, 32А расположен во Фрунзенском районе г. Минска на земельном участке площадью 1,9087 га, предоставленном КУП «Управление капитального строительства администрации Фрунзенского района г. Минска» решением Мингорисполкома от 16 июня 2011 г. № 1707 во временное пользование сроком до 11 ноября 2014 г. для строительства объекта.

Здание решено в монолитном железобетонном рамно-связевом каркасе, состоящем из монолитных железобетонных колонн, стен и жестко сопряженных с ними монолитных дисков перекрытий. Наружные стены запроектированы из керамзитобетонных камней с кладкой на клеевом растворе с утеплением по легкой штукатурной системе утеплителем из минераловатных плит. Высота этажа жилых помещений — 2,5 м.

Жилой дом оборудован всеми необходимыми инженерными системами, мусоропроводом. В секциях 17- и 19-этажных — два пассажирских лифта, один грузоподъемность 400 кг, второй — 630 кг; в секциях 21- и 23-этажных — три лифта, два грузоподъемность 630 кг и один 400 кг. Фундамент многоэтажной части здания — сплошная монолитная железобетонная плита на свайном основании. Вытрахи и заполнение оконных проемов — из профили ПВХ с остеклением двухкамерными стеклопакетами, остекление балконов — одинарное стекло. Внутренняя отделка квартир не предусмотрена.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объекта долевого строительства для иных категорий граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 18 квартир, в том числе: 1-й пусковой комплекс 10 квартир: однокомнатные — 1 квартира; двухкомнатные — 8 квартир; трехкомнатные — 8 квартир; 2-й пусковой комплекс 8 квартир: двухкомнатные — 2 квартиры; трехкомнатные — 6 квартир. Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в 1-ом пусковом комплексе на дату опубликования проектной декларации сформирована с учетом прогнозных индексов цен в строительстве (в расчете не учтены затраты Заказчика на охрану объекта, отопление здания за период от сдачи дома в эксплуатацию до заселения дома, не входящие в сводный сметный расчет, но относимые на стоимость строительства, которые будут выставлены должникам по факту произведенных затрат), для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет: при строительстве однокомнатной квартиры — 15 872 000 белорусских рублей; двух-, трехкомнатной квартиры — 15 655 000 белорусских рублей. Цена 1 кв. метра общей площади квартиры во 2-ом пусковом комплексе на дату опубликования проектной декларации сформирована с учетом прогнозных индексов цен в строительстве (в расчете не учтены затраты Заказчика на охрану объекта, отопление здания за период от сдачи дома в эксплуатацию до заселения дома, не входящие в сводный сметный расчет, но относимые на стоимость строительства, которые будут выставлены должникам по факту произведенных затрат), для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет: при строительстве однокомнатной квартиры — 15 866 000 белорусских рублей; двух-, трехкомнатной квартиры — 15 629 000 белорусских рублей, четвёрть. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 1-го пускового комплекса — ноябрь 2014 года. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 2-го пускового комплекса — январь 2015 года. С плановыми квартирами и адресом работ по строительству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пр. Зарядкова 4-й, д. 64а, к. 101, тел. 252-32-18. Для заключения договора необходимо: - личное присутствие и паспорт (с ксерокопией) того лица, с кем будет заключаться договор; - быть готовыми оплатить в течение 5 рабочих (банковских) дней с даты регистрации договора в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 20 ноября 2013 г. ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. Table with auction details, including lot numbers, descriptions, and terms of use.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Борисовский пивзавод» (продавец) ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Минская обл., г. Борисов, ул. Тимирязева, 25, в составе: приемный пункт стеклотары № 17, инвентарный номер 610С-43541, общей площадью 67,0 кв.м, площадью земельного участка — 0,0516 га (предоставлен на праве постоянного пользования). Начальная цена с НДС — 36 864 000 бел. руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Открытого акционерного общества «Борисовский пивзавод» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже недвижимого имущества в составе: Лот №1 — двухэтажное кирпичное здание котельной, общей площадью 365,3 кв.м (инв. № 610С-40202), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 620857409101000147, площадью 0,2388 га (предоставлен в постоянное пользование), по адресу: Минская область, Борисовский район, Пригородный с/с, д. Углы. Начальная цена с учетом НДС — 461 935 200 бел. руб. Лот №2 — одноэтажное кирпичное здание магазина, общей площадью 96,6 кв.м (инв. № 610С-14083), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 62085010003000324, площадью 0,0219 га (предоставлен в постоянное пользование), по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, ул. Комсомольская, 66. Начальная цена с учетом НДС — 375 204 000 бел. руб. Задачи в размере 10% от начальной цены (Лот № 1 — 46 194 000 бел. руб., Лот № 2 — 37 520 000 бел. руб.) перечисляются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Строительно-монтажный трест № 41» г. Сморгонь (продавец) проводит открытый аукцион по продаже одним лотом объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Республика Беларусь, Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, д. 15А, в составе: здания административно-бытового корпуса, об. пл. 1822,9 кв.м, инвентарный номер 443С-13712; здания производственного корпуса, об. пл. 4591,8 кв.м, инвентарный номер 443С-13711 (д. 15А/2); здания гаража, об. пл. 79,6 кв.м, инвентарный номер 443С-13710 (д. 15А/3). Начальная цена с НДС — 12 744 135 000 бел. руб. Площадь земельного участка — 2,0828 га (предоставлен продавцу на праве постоянного пользования). Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012343260016; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) — 3012343260044; в российских рублях (RUB) — 3012343260028; в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, покупатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Строительно-монтажный трест № 41» г. Сморгонь (продавец) проводит открытый аукцион по продаже одним лотом объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Республика Беларусь, Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, д. 15А, в составе: здания административно-бытового корпуса, об. пл. 1822,9 кв.м, инвентарный номер 443С-13712; здания производственного корпуса, об. пл. 4591,8 кв.м, инвентарный номер 443С-13711 (д. 15А/2); здания гаража, об. пл. 79,6 кв.м, инвентарный номер 443С-13710 (д. 15А/3). Начальная цена с НДС — 12 744 135 000 бел. руб. Площадь земельного участка — 2,0828 га (предоставлен продавцу на праве постоянного пользования). Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012343260016; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) — 3012343260044; в российских рублях (RUB) — 3012343260028; в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, покупатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Строительно-монтажный трест № 41» г. Сморгонь (продавец) проводит открытый аукцион по продаже одним лотом объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Республика Беларусь, Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, д. 15А, в составе: здания административно-бытового корпуса, об. пл. 1822,9 кв.м, инвентарный номер 443С-13712; здания производственного корпуса, об. пл. 4591,8 кв.м, инвентарный номер 443С-13711 (д. 15А/2); здания гаража, об. пл. 79,6 кв.м, инвентарный номер 443С-13710 (д. 15А/3). Начальная цена с НДС — 12 744 135 000 бел. руб. Площадь земельного участка — 2,0828 га (предоставлен продавцу на праве постоянного пользования). Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012343260016; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) — 3012343260044; в российских рублях (RUB) — 3012343260028; в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, покупатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».

■ Фінансавы выдатнік

НЕ ПАНІКУЙЦЕ

Што рабіць, калі ваша плацежная картка пашкоджана альбо яе не прымае банкамат, альбо адбылася яшчэ якая-небудзь нестандартная сітуацыя, расказвае Алена Лагуніна, начальнік аддзела арганізацыі працы Разліковага цэнтра пластыкавых карткаў Беларусбанка.



«Як і ў любых сферах жыцця, часам могуць паўстаць так званыя нестандартныя сітуацыі і пры выкарыстанні карткі, абумоўленыя рознымі прычынамі. Галоўнае — не панікаваць, — сцвярджае спецыяліст, — і памятаць, што па любым пытанні, звязаным з выкарыстаннем плацежнай карткі, ваш галоўны памочнік — банк, які прыкладзе максімум намаганняў для найхутчэйшага ўрэгулявання сітуацыі і аднаўлення вашага спакою. Натуральна, разумныя захады засцярогі і ўважлівасці патрабуюцца і ад вас як ад трымальніка карткі». Прапануем вам некалькі прыкладаў.

БУДЗЬЦЕ ПІЛЬНЫМІ

● Калі банкамат (інфакіёск) не вярнуў картку, гэта можа быць абумоўлена рознымі прычынамі, у тым ліку калі пасля завяршэння аперацыі кліент адцягнуўся і не забраў картку з прылады. Так, у банкаматах Беларусбанка картка вяртаецца ў банкамат, калі яе не забралі на працягу 20 секунд пасля правядзення апошняй аперацыі, а інфакіёскі адбіраюць картку па заканчэнні 15 секунд.

Што рабіць:

1) Пераканацца, што аперацыя завершана (банкамат ці інфакіёск не прапановуе прывесці наступную аперацыю) і прылада сапраўды не вяртае картку (выкачаць некалькі хвілін).

2) Калі па заканчэнні доўгага часу картка ўсё ж не вернута, то неабходна, не адыходзячы ад банкамата (інфакіёска), яе адразу заблакіраваць. Гэта можна зрабіць, патэлефанаваўшы ў кругласутачную сэрвісную службу Банкаўскага працэсінгавага цэнтра па тэл. 8(017)2992526. Таксама заблакіраваць картку можна з дапамогай мабільнага тэлефона (калі трымальнік карткі з'яўляецца карыстальнікам SMS-банкіну або М-банкіну).

3) Затрыманая картка будзе не пазней чым праз 2 дні з моманту яе затрымання накіравана адпаведнай установай банка ў філіял, якім яна была выпушчана. Таму для атрымання сваёй карткі неабходна звярнуцца ў той філіял, дзе вы яе атрымлівалі, з дакументам, які сведчыць і пацвярджае асобу.

«Для больш аператыўнага атрымання карткі можна адразу, у той жа дзень, звярнуцца ў аперацыйную службу, тэлефон якой размешчаны на банкамате (інфакіёску), па пытанні атрымання сваёй карткі ва ўстанове банка, якому належыць гэты банкамат (інфакіёск). Пры атрыманні карткі неабходна мець з сабой дакумент, які сведчыць і пацвярджае асобу. У выпадку, калі канфіскаваная картка належыць аднаму банку, а банкамат (інфакіёск), які яе «з'яў», — іншаму, то для яе атрымання ва ўстанове банка ўладальніка прылады можа спатрэбіцца пісьмовы дозвол ад банка, які выпусціў картку», — тлумачыць Алена Лагуніна.

ЛІЧЫЦЕ ГРОШЫ

● У выніку правядзення аперацыі па зняцці наяўных грошавых сродкаў банкамат не выдаў грошы альбо выдаў суму меншую, чым спісана з рахунку.

Што рабіць:

1) Пераканацца, што грошы сапраўды спісаны з рахунку пры правядзенні адпаведнай аперацыі. Пра гэта можна даведацца, зноў-такі патэлефанаваўшы ў кругласутачную сэрвісную службу Банкаўскага працэсінгавага цэнтра па тэл. 8(017)2992525. Таксама рэшту па рахунку можна прагледзець у банкамате ці з дапамогай мабільнага тэлефона (калі трымальнік карткі з'яўляецца карыстальнікам SMS-банкіну або М-банкіну).

Дарэчы, практычна імгненна даведацца, ці спісаны грошы пры здзяйсненні расходных аперацыі з дапамогай вашай карткі, дазваляюць такія сэрвісы, як «Інфармаванне» (паслуга даступна карыстальнікам М-банкіну) і СМС-апаважчэнне (паслуга прадастаўляецца банкам для трымальнікаў пэўных відаў міжнародных карткаў).

Здзейснішы аперацыю, вы тут жа атрымаеце на мабільны тэлефон апаважчэнне, якое пацвярджае спісанне адпаведнай сумы.

2) Калі разыходжанне паміж выдадзенай банкаматам сумай і спісанай з рахунку ўсё ж маецца, неабходна звярнуцца з заявай аб сітуацыі, якая адбылася, у філіял банка, у якім адкрыты рахунак і была выдадзена картка.

«Усе банкаматы Беларусбанка падключаны да спецыяльнай сістэмы, якая дазваляе прасачыць кожную аперацыю, праведзеную з яго выкарыстаннем, у тым ліку і факт выдачы грошай: якія купюры і з якіх касет набраліся. Пасля правядзення банкам разбору на падставе заявы ўладальніка карткі грошы ў самыя кароткія тэрміны будуць вернуты на рахунак», — запэўнівае спецыяліст.

КАРТКУ ТРЭБА ВЫКАРЫСТОЎВАЦЬ ПРАВІЛЬНА

● Картка з невядомай прычыны не прымаецца банкаматам (інфакіёскам).

Што рабіць:

1) Пераканацца, што банкамат абслугоўвае такі від карткі. На ім павінна быць размешчана напелка, якая мае такі ж лагатып, які і на вашай картцы.

2) Правярць, ці правільна вы ўстаўляеце картку — магнітная паласа карткі павінна знаходзіцца ўнізе справа. Ракамендуецца запамінаць, якое паavedамленне з'яўляецца на экране банкамата (інфакіёска), калі ён вяртае картку. Гэта можа дапамагчы пры высвятленні прычыны, з-за якой яна не абслугоўваецца.

3) Па магчымасці паспрабаваць скарыстацца іншым банкаматам (інфакіёскам). Калі картка не прымаецца ў некалькіх прыладах, вялікая верагоднасць, што пашкоджана магнітная паласа або чып карткі.

4) Для высвятлення дакладных прычын альбо для замены карткі неабходна звярнуцца ў філіял банка, у якім яна была выдадзена і вядзецца рахунак.

Алена Лагуніна нагадвае: «Неабходна памятаць, што картка, з'яўляючыся нашым больш заўсёгды і паўнаўладнаўчым і папярэвым грашмыма, усё ж можа выйсці са строю праз няправільнае яе захоўванне або выкарыстанне. Так, трымальнік карткі павінен абергаць яе ад механічных і тэрмічных пашкоджанняў, не далучаць выгібай і драпіні. Не ракамендуецца захоўваць картку ў месцах уздзеяння магнітнага поля, крыніцы якая могуць служыць тэлевізар, камп'ютар, магнітны. Калі на картцы маецца чып, яго ракамендуецца час ад часу праціраць ад забруджванняў».

3 ПАМЫЛКІ — І ЗАБЛАКІРАВАНА

● Банкамат (інфакіёск) не прымае ПІН-код.

Што рабіць: Пераканацца, што вы ўводзіце сапраўды правільны ПІН-код, не блытаеце парадка лічбаў, не ўводзіце ПІН-код ад іншай карткі або мабільнага тэлефона. «Неабходна ведаць, што ў выпадку трохразовага няправільнага ўводу ПІН-кода картка будзе заблакіравана. Заблакіраваць яе можна, патэлефанаваўшы ў кругласутачную сэрвісную службу Банкаўскага працэсінгавага цэнтра па тэл. 8(017)2992525. Пасля актывізацыі карткі неабходна ўвесці правільны ПІН-код з першага разу. У адваротным выпадку картка будзе зноў заблакіравана», — папярэджае спецыяліст. Дарэчы, у выпадку, калі трымальнік карткі забыўся ці страціў ПІН-код, ён не можа быць адноўлены і неабходна будзе выпусціць новую картку з новым ПІН-кодам.

□□□
Чакаем вашых пытанняў пра карыстанне грашмыма і усё, што з гэтым звязана. Вы можаце звяртацца на электронны адрас газетцы info@zvayzda.minsk.by з пазнакай «ад аддзела эканомікі» ці па тэлефоне 8 017 292 38 02.

Уладзіслава КУЛЕЦКІ

■ Любімая праца

«КОЖНЫ НАТАТНІК РАСПАВЯДАЕ СВАЮ ГІСТОРЫЮ»

З Вольгай Мельнікавай я пазнаёмлілася на хэндмэйд-выставе два гады таму. На той момант жанчына знаходзілася ў дэкрэтным водпуску і, каб не марнаваць час, займалася вырабам нататнікаў. Вольга памятала, як у савецкі час, калі набыць агульны шыхткі было праблематычна, маці ўручыла яе дачцы ў сваёй дачкі з некалькіх тоненькіх сытыткаў. Пад уплывам дзіцячых успамінаў жанчына і пачала «сваю справу». А калі вярнулася на працу пасля водпуску па доглядзе дзіцяці, зразумела, што творчасць канчаткова перацягнула канат на свой бок. Вольга пакінула прэстыжную працу і цалкам прысвяціла сябе сям'і і ўлюбёнай справе.

Навучыцца рукадзеллю... па інтэрнэце

— Дарэчы, гэта не толькі мая гісторыя. Многія рамесніцы таксама прайшлі падобны шлях. Маціярныя стварылі для даччынаў творчы патэнцыял. Галоўнае — пачаць нешта рабіць. Я пачынала з паштовак і вясельных запрашэнняў. Але вяселлі — справа сезонная. Восенню заказы скончыліся, і мне стала сумна. Тады я вырашыла паспрабаваць рабіць кнігі, нататнікі, альбомы для фотаздымкаў. Зрабіла некалькі экзэмпляраў і зразумела, што гэта маё.

— Вучыліся метадам спроб і памылак?
— Так. Вывучала інтэрнэт-крыніцы, праглядала майстар-класы і паўтарала тое ж самае. Зробіш першы нататнік, другі, а на дзясяты ўжо разумееш, як сябе паводзіць матэрыял і як з ім правільна працаваць. Гэта «скрыжальныя веды», якія прыходзяць з вопытам.

— Колькі часу ў сярэднім трэба, каб зрабіць адзін нататнік?
— Насамрэч на гэтае пытанне адказаць няпроста. Працэс вырабу нататніка ўключае шмат аперацый. І на кожным з такіх этапаў апрацоўваецца некалькі экзэмпляраў паралельна. Бо заказаў шмат, і займацца адной рэччу ад пачатку да канца было б зусім не эфектыўна. Тым не менш з адным экзэмплярам за дзень можна справіцца. Але ёсць пэўныя тэхналагічныя моманты, калі нататнік павінен паляжаць пад прэсам ці штосці павінна высыхнуць. Як правіла, за суткі-двое выраб гатовы.

— Вас натхняюць менавіта тканіны?
— Так. Бачыш незвычайнае палатно — і тут жа пачынаеш разумець, якую гісторыю будзе распаўдаць новы нататнік. Неяк выкарыстоўвала тканіну з выявамі жывафаў. Спачатку думала, што на ёй проста намалюваны статак гэтых плям'істых жывёлін. А потым заўважыла, што ў цэнтры ёсць акцэнт на парачцы. Так і «нарадіўся» нататнік з назвай «Love story».

«Першыя кліенты знайшліся па блогу»
— Як вы «абрасталі» кліентамі?
— Усё пачалося з Live Journal. Завяля блог, куды стала выкладаць фотаздымкі сваіх вырабаў. Людзі сталі каментыраваць, цікавіцца. Так і з'явіліся першыя заказы. Потым пачала ўдзельнічаць у разнастайных выставах і кірмашах. Падобныя мерапрыемствы прывабляюць мала пакупнікоў. Цяпер у мяне ўжо склаўся пэўнае кола кліентаў: ёсць пастаянныя заказчыкі, якія распаўдаюць сваім сябрам, тым у сваю гару таксама звяртаюцца да мяне — своеасаблівы сеткавы маркетынг. Цікава, што мне даецца такая колькасць заказаў, з якой я магу справіцца — ні больш, ні менш. Напрыклад, сёння дарабіла нататнік, а літаральна заўтра атрымаю новы заказ. У такія моманты адчуваю, што хтосьці зверху за мной прыглядае (усміхаецца).

— Ці правільна я разумею: не вы знаходзіце кліентаў, а яны знаходзяць вас?
— Дакладна. Мэтанакіравана рэкламай я ўжо не займаюся. Прыкладна год таму



У сваіх вырабах рамесніца шмат увагі надае дэталю: афармленне форзацаў, закладкі, разнастайныя крапкі — усё элементы павінны гарманіраваць.

«Love story» жырафаў

— Якія матэрыялы і прыстасаванні патрэбны вам для працы?

— Папера, тканіна і скура для вокладкі, тасма і іншая фурнітура для аздаблення. Што датычыцца спецыяльнага абсталявання, то апошні мой набытак, неабходны ў кніжнай справе, — гэта разак. Раней падразаць кніжныя блкі вазіла на «гіп'яры» ў друкарню. Але такі варыянт не зусім зручны: трэба было збіраць неабходную для апрацоўкі партыю блокаў, ды і, шчыра кажучы, часу і грошай гэта аднімала намала.



Пераплётная справа падзяліла жыццё Вольгі на два вялікія этапы — ДА і ПАСЛЯ. І другі перыяд значна шчаслівейшы за першы.

— Ведаю, для вокладак вы выкарыстоўваеце замечныя тканіны, якія заказваеце праз інтэрнэт...

— Так. Гэта баваўняныя тканіны амерыканскага вырабу. Яны прызначаны спецыяльна для пэчварку (тэхніка абрэзкавага жыцця. — Аўт.). У нас аксаныя тавары для рукадзелля са свечкай шукаць трэба, а за мяжой гэта добра развітая галіна. Там тканіны выпускаюцца цэлымі калекцыямі — з адным і тым жа ўзорам, але ў розных расфарбоўках, ці наадварот. Выбар шыкоўны! Карацей кажучы, галоўнае — не заблудзіцца ў інтэрнэт-краме, бо калі перабраць усё тканіны па парадку, можна «завіснуць» там на суткі (усміхаецца). Як правіла, я шукаю штосці канкрэтнае — па колеры, «прынце», стылістыцы. Раблю заказ, чакаю дастаўку. Пасылка прыходзіць дзесьці праз месяц.

Нататнік ці фотальбом ручной работы — выдатны прэзэнт для людзей, у якіх усё ёсць. Бо гэта падарунак для душы. Калі чалавек адкрывае — і ах! У самае сэрца...

— Вас натхняюць менавіта тканіны?
— Так. Бачыш незвычайнае палатно — і тут жа пачынаеш разумець, якую гісторыю будзе распаўдаць новы нататнік. Неяк выкарыстоўвала тканіну з выявамі жывафаў. Спачатку думала, што на ёй проста намалюваны статак гэтых плям'істых жывёлін. А потым заўважыла, што ў цэнтры ёсць акцэнт на парачцы. Так і «нарадіўся» нататнік з назвай «Love story».

«Першыя кліенты знайшліся па блогу»
— Як вы «абрасталі» кліентамі?
— Усё пачалося з Live Journal. Завяля блог, куды стала выкладаць фотаздымкі сваіх вырабаў. Людзі сталі каментыраваць, цікавіцца. Так і з'явіліся першыя заказы. Потым пачала ўдзельнічаць у разнастайных выставах і кірмашах. Падобныя мерапрыемствы прывабляюць мала пакупнікоў. Цяпер у мяне ўжо склаўся пэўнае кола кліентаў: ёсць пастаянныя заказчыкі, якія распаўдаюць сваім сябрам, тым у сваю гару таксама звяртаюцца да мяне — своеасаблівы сеткавы маркетынг. Цікава, што мне даецца такая колькасць заказаў, з якой я магу справіцца — ні больш, ні менш. Напрыклад, сёння дарабіла нататнік, а літаральна заўтра атрымаю новы заказ. У такія моманты адчуваю, што хтосьці зверху за мной прыглядае (усміхаецца).

— Ці правільна я разумею: не вы знаходзіце кліентаў, а яны знаходзяць вас?
— Дакладна. Мэтанакіравана рэкламай я ўжо не займаюся. Прыкладна год таму

я стварыла сайт, які таксама прыводзіць да мяне пакупнікоў. Але гэта, хутчэй, сайт-візітоўка. Фактычна там ёсць толькі фотаздымкі вырабаў і мае кантактныя звесткі — ні прайс-ліста, ні інтэрнэт-крамы. Тым не менш дзякуючы гэтаму праекту ў мяне з'явіліся замежныя кліенты — з Расіі, Францыі, Бельгіі, Галандыі, Італіі і іншых краін. Па электроннай пераліцы падрабязна агаворваем усе дэталі, і калі ўсё зроблена, адпраўляю па пошце.

— Ці бываюць выпадкі, калі кліенты заставаліся незадаволенымі вынікам вашай працы?

— Не. Па-першае, я перфекцыяністка. Пакуль не буду ўпэўнена, што рэч зроблена якасна, нішто не расклеіцца і нідзе не парвецца, заказчыку яе не аддам. Па-другое, трапляюцца да мяне, кліенты праходзяць своеасаблівы адрэс. Спачатку яны знаёмяцца з фотаздымкамі вырабаў, супастаўляюць з тым, што хочучы атрымаць, і толькі калі пазлы супадаюць, звяртаюцца да мяне. Гэта падрыхтаваныя заказчыкі, якія цвяроза ацэньваюць высокую якасць і адпаведны кошт ручной працы. Таму «на выхадзе» няма ніякіх прэтэнзій, прыдзіраць ці капытаць. І зноў-такі, лёс прыводзіць да мяне вельмі прыемных людзей, многія з якіх становяцца сабрамі нашай сям'і.

— Часцей за ўсё вашы вырабы купляюць для сябе ці ў падарунак?

— Па-рознаму. Але ў падарунак, напэўна, часцей. Нататнік ці фотальбом ручной работы — выдатны прэзэнт для людзей, у якіх усё ёсць. Бо гэта падарунак для душы. Калі чалавек адкрывае — і ах! У самае сэрца... А калі кліент яшчэ добра падрыхтаваны, можна прымудраць нешта індывідуальнае. Напрыклад, надрукаваць на форзацы фотаздымак імянінніка ці яго ўлюбёную цытата альбо верш. Быў у мяне выдак Мужчыне спанялася 50 гадоў. Ужо ў стальным узросце ён пачаў пісаць апаэды. Пры гэтым асабліва нікому не паказваў. І вось жонка тайком скапіравала гэты творы ў электронным варыянце, прынесла, і мы фактычна выдалі кнігу юбіляра. Можна ўзяць, наколькі прыемна было гэтаму чалавеку.

Ад хатняй справы да хобі-каварні

— Давайце закранем эканамічныя складнікі. Ці адразу вы пачалі атрымліваць прыбытак?

— Мой стартап капітал складаў 100 долараў. Праінвеставаў, зразумела, любімы муж (усміхаецца). На гэтыя грошы я купіла неабходны матэрыял, зрабіла першыя рэчы, якія хтосьці купілі. Але спачатку ніякую бухгалтэрыю я не вяла.

Толькі калі пачалі з'яўляцца больш-менш сур'ёзныя заказы, пачала запісаць, колькі і на што я патраціла. Адсюль фарміраваўся кошт. Не скажу, што доўга працавала ў страту. Гэтыя 100 долараў хутка вярнуліся. А цяпер гэта, дарэчы, кошт аднаго фотальбома. Нататнікі звычайна каштуюць каля 50 долараў. Усё залежыць ад складанасці працы. Калі гаворка ідзе пра распрацоўку складанага дызайну, то цэннік, вядома, павялічваецца.

— Плануеце неак пашыраць свой бізнес?

— Ох, задумак насамрэч вельмі шмат. Пакуль я аформлена як рамеснік, раз на год плану спецыяльны збор — словам, камфортна ўмоўны. Разумею, што можна было б аформіць П, узяць некалькіх людзей, уключаць у рэкламу, наладзіць аптовыя продажы, але пакуль я не гатова зрабіць гэты крок. Мне здаецца, калі паставіць гэту справу на канвеер, то вырабы страцяць сваю адмысловую ўнікальнасць і душэўнасць. Акрамя гэтага, сёння ў мяне баланс паміж сям'ёй і любімай працай. Напрыклад, захварэў сын — адклала ўсе справы і занялася яго лячэннем. А калі адкрываць невялічаке прадпрыемства, трэба ўжо браць на сябе адказнасць за іншых людзей — працаўнікоў, заказчыкаў. Зразумела, гэта аднімае шмат энэргіі і часу. Ахвяраваць сям'ёй я не хачу. Мабыць, калі сын падрасте...

— Што гэта будзе — уласная друкарня, крама ці яшчэ што-небудзь?

— Хобі-каварня — месца, куды можна прыйсці папіць гарбаты, паўдзельнічаць у майстар-класе ці набыць ужо гатовы выраб. Гэта адначасова і кавярня, і крама, і пляцоўка для абмену вопытам паміж майстрамі. Дарэчы, на Захадзе гэта папулярны напрамак дзейнасці, які вельмі актыўна развіваецца. Здаецца, у Расіі з'яўляецца нешта падобнае. А вось у нас пакуль такіх месцаў дакладна няма.

Творчыя эксперыменты і шчасце маціярства

— Напэўна, у вас ужо склаўся своеасаблівы клуб аматараў хэндмэйду?

— Вы маеце рацыю. Наша дружная кам-

Мне здаецца, калі паставіць гэту справу на канвеер, то вырабы страцяць сваю адмысловую ўнікальнасць і душэўнасць.

панія — гэта, як правіла, «маладыя матулі», якіх аб'ядноўваюць дзеткі прыкладна аднаго ўзросту, агульныя праблемы і рукадзелле. У інтэрнэце, дарэчы, ёсць форум, дзе мы абмяркоўваем працоўныя справы. Час ад часу сустракаемся, ладзім імпрэзы. Напрыклад, паўгода таму ў нас нарадзілася ідэя праводзіць майстар-класы па абмене. Хоць хтосьці займаецца скрапбукінгам і працуе з паперай, а хтосьці вырабляе бижутэрыю і выкарыстоўвае палімерную гліну. Падчас падобных сустрэч можна зразумець, ці той гэта матэрыял, патрэбны ён табе для працы ці не. Напрыклад, я ўдзельнічала ў майстар-класе па ляльцы і зразумела, што гэта не мой матэрыял: ён мяне «не слухаецца», мне некамафортна, і ўсё тут (усміхаецца). Гэта як творчы эксперымент.

— Як сям'я ставіцца да справы, якой вы займаецеся?
— Падтрымліваюць. Муж часам нават



дапамагае. Ён спецыяліст па продажах. Аднойчы завітаў да мяне на выставу, каб штосці дапамагчы. У выніку застаўся за прылаўкам. Продажы былі феерычнымі! Дзяўчаты-рамесніцы падыходзілі, цікавіліся, дзе я ўзяла такога выдатнага прадаўца (усміхаецца). Старэйшая дачка ў мяне таксама творчы чалавек, вучыцца на ілюстратара ў Каралеўскай акадэміі прыгожых мастацтваў у Бруселі. Так што інтарэсы ў нас шмат у чым супадаюць. Дарэчы, свой першы нататнік я падаравала менавіта дачцы. Ды і сын ужо ў свае чатыры гады праўляе цікавацца да пераплётнай справы. Як сапраўднаму мужчыну, яму падабаюцца тэхналагічныя этапы работ: пакрыццё машыну для ціснення, дапамагчы з дзіркалкам.

— Ёсць думка, што, становячыся маці другі, трэці раз, жанчына зноў перараджаецца.

— Згодна. Дачку я нарадзіла ў 19 гадоў, і мне хацелася, каб яна хутчэй вырасла, каб кудысьці бегчы, працаваць, рабіць кар'еру. Тады я не разумела, што галоўная праца для жанчыны — быць маці, жонкай і захавальніцай сямейнага ачага. Асэнсаванне гэтай неаспрэчнай ісціны прыйшло з нараджэннем сына. І цяпер мне зусім не хочацца, каб ён хутчэй рос. Я атрымліваю асалоду ад кожнай хвіліны побач з гэтым маленькім родным чалавечкам. Дзякуй маёй ўлюбёнай справе, якая так кардынальна змяніла маё жыццё і дазволіла больш часу праводзіць з сям'ёй. На працы мне не хапала мяне, а цяпер я нарэцце стала сабой.

Дарына ЗАПӨЛЫСКАЯ



ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

«Восьмидесятого тиража выигрышей по выигрышным вкладам в белорусских рублях», состоявшегося 09 октября 2013 года в г. Минск

Выигрыши выпали на следующие номера счетов по выигрышным вкладам во всех учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк»:

| Номера счетов | Размер выигрыша в процентах к средней сумме остатка вклада | Номера счетов | Размер выигрыша в процентах к средней сумме остатка вклада |
|---------------|--|---------------|--|
| A033 | 112 (Сто двенадцать) | A539 | 112 (Сто двенадцать) |
| A065 | 112 (Сто двенадцать) | A597 | 112 (Сто двенадцать) |
| A118 | 112 (Сто двенадцать) | A610 | 112 (Сто двенадцать) |
| A140 | 225 (Двести двадцать пять) | A655 | 112 (Сто двенадцать) |
| A182 | 450 (Четыреста пятьдесят) | A681 | 112 (Сто двенадцать) |
| A200 | 112 (Сто двенадцать) | A745 | 112 (Сто двенадцать) |
| A245 | 112 (Сто двенадцать) | A770 | 112 (Сто двенадцать) |
| A312 | 900 (Девятьсот) | A816 | 112 (Сто двенадцать) |
| A330 | 112 (Сто двенадцать) | A854 | 450 (Четыреста пятьдесят) |
| A385 | 112 (Сто двенадцать) | A909 | 112 (Сто двенадцать) |
| A433 | 225 (Двести двадцать пять) | A949 | 112 (Сто двенадцать) |
| A458 | 112 (Сто двенадцать) | A997 | 112 (Сто двенадцать) |
| A495 | 112 (Сто двенадцать) | - | - |

В учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», где число счетов более одной тысячи, во всех последующих тысячах выигрвали те же номера, что и в первой тысяче, т. е. за № А033, А1033, А2033 и т. д.

Председатель комиссии:



www.paritetbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2013 г.

Наименование банка: ОАО «Паритетбанк» (в миллионах белорусских рублей)

| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2013 | 01.10.2012 |
|-------|---|--------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АКТИВЫ | | | |
| 2 | Денежные средства | 1101 | 46 436,3 | 37 880,1 |
| 3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | - | - |
| 4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 349 142,5 | 306 460,1 |
| 5 | Средства в банках | 1104 | 77 617,5 | 120 399,6 |
| 6 | Ценные бумаги | 1105 | 58 531,5 | 14 127,9 |
| 7 | Кредиты клиентам | 1106 | 673 055,8 | 441 405,7 |
| 8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
| 9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 41,0 | 41,0 |
| 10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 105 900,7 | 80 370,9 |
| 11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 4 647,7 | 6 826,1 |
| 12 | Прочие активы | 1111 | 12 176,3 | 6 649,3 |
| 13 | ИТОГО активы | 11 | 1 327 549,3 | 1 014 160,7 |
| 14 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 15 | Средства Национального банка | 1201 | 82 357,0 | 106 639,9 |
| 16 | Средства банков | 1202 | 116 985,8 | 79 251,8 |
| 17 | Средства клиентов | 1203 | 774 250,6 | 622 534,5 |
| 18 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 5 088,6 | - |
| 19 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
| 20 | Прочие обязательства | 1206 | 9 042,7 | 5 122,4 |
| 21 | ВСЕГО обязательства | 120 | 987 724,7 | 813 548,6 |
| 22 | КАПИТАЛ | | | |
| 23 | Уставный фонд | 1211 | 178 368,4 | 93 368,4 |
| 24 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
| 25 | Резервный фонд | 1213 | 22 623,2 | 15 623,2 |
| 26 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 76 705,9 | 50 482,7 |
| 27 | Накопленная прибыль | 1215 | 62 127,1 | 41 137,8 |
| 28 | ВСЕГО капитал | 121 | 339 824,6 | 200 612,1 |
| 29 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 1 327 549,3 | 1 014 160,7 |

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2013 г.

Наименование банка: ОАО «Паритетбанк» (в миллионах белорусских рублей)

| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2013 | 01.10.2012 |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Процентные доходы | 2011 | 123 801,4 | 101 417,1 |
| 2 | Процентные расходы | 2012 | 56 011,8 | 51 870,2 |
| 3 | Чистые процентные доходы | 201 | 67 789,6 | 49 546,9 |
| 4 | Комиссионные доходы | 2021 | 23 867,4 | 17 533,3 |
| 5 | Комиссионные расходы | 2022 | 2 604,3 | 3 785,7 |
| 6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 21 263,1 | 13 747,6 |
| 7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | - | - |
| 8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | (79,3) | 192,8 |
| 9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 6 918,6 | 9 826,8 |
| 10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | - | - |
| 11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 75,5 | 4 598,1 |
| 12 | Прочие доходы | 208 | 3 996,9 | 14 460,0 |
| 13 | Операционные расходы | 209 | 60 349,9 | 55 515,0 |
| 14 | Прочие расходы | 210 | 9 127,8 | 7 798,8 |
| 15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 30 335,7 | 19 862,2 |
| 16 | Налог на прибыль | 212 | 5 071,4 | 2 940,0 |
| 17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 25 264,3 | 16 922,2 |

Отчетность в полном объеме размещена на официальном сайте ОАО «Паритетбанк» по ссылке <http://www.paritetbank.by/about/finance/>

Дата подписания 07.10.2013 г.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности от 08 мая 2013 года № 5. УНП 100233809

ИЗВЕЩЕНИЕ

ВЕРХНЕДВИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, который состоится 22 ноября 2013 г. в 15.00 в здании Верхнедвинского райисполкома по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1 (малый зал заседаний, 2-й этаж).

На аукцион будет выставлен: земельный участок с кадастровым номером 221050100001001054, расположенный по адресу: Витебская область, г. Верхнедвинск, улица Советская, площадью 0,0033 га, для содержания и обслуживания торгового павильона, срок аренды – 3 года, начальная цена предмета аукциона – 238087 рублей, размер задатка – 23800 рублей.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 21 октября по 18 ноября 2013 г. (включительно) по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1, кабинет 64.0. Заключительная регистрация участников 22 ноября 2013 г. с 14.00 до 14.45 по тому же адресу. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

Контактный телефон в г. Верхнедвинске: 8 (02151) 5-28-97.

Полная информация о проведении аукциона, условия продажи размещена на сайте Верхнедвинского райисполкома: verkhnedvinsk.vitebsk-region.gov.by.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

| Наименование | Характеристика |
|---|--|
| Наименование объекта, краткая характеристика, адрес расположения объекта | - изолированное помещение с инвентарным номером 431/D-6908 (помещение неустановленного назначения, наименование – помещение), площадью 666,7 кв.м, расположенное по адресу: Гродненская область, г.п. Кореличи, ул. Гастелло, дом 46-1; - изолированное помещение с инвентарным номером 431/D-6909 (помещение неустановленного назначения, наименование – помещение), площадью 318,8 кв.м, расположенное по адресу: Гродненская область, г.п. Кореличи, ул. Гастелло, дом 46-1а; - железобетонное ограждение территории, протяженностью 208 м.п. |
| Земельный участок, на котором расположен объект | 423355100001001348, площадью 0,3972 га (назначение – земельный участок для размещения объектов неустановленного назначения), находящемся в срочном общедолевом возмездном владении долей 985/1686, сроком по 12.12.2109 |
| Начальная цена продажи | 802 888 800 (восемьсот два миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) белорусских рублей с учетом НДС |
| Сумма задатка | 80 288 880 (восемьдесят миллионов двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) белорусских рублей |
| Продавец | ОАО «Кореличский сельхозтехника», 231430, Гродненская область, г.п. Кореличи, ул. Гастелло, 46, тел. 8-01596-218-62 |
| Организатор торгов | Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34 |
| Условия аукциона | Без условий |
| Условия оплаты | По договоренности сторон |
| Срок заключения договора купли-продажи | Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов |
| Номер р/с для перечисления задатка | р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225. |

Аукцион состоится 19 ноября 2013 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявления с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текучий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текучий (расчетный) счет, указанный в извещении; **юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь** – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица; **индивидуальным предпринимателем** – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона; **юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь** – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются: представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Срок поступления заявления является датой его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несоответствующим в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30. Последний день приема заявлений – 13 ноября 2013 г. до 15.00.

Телефоны для справок: 41 98 32, 41 98 34 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

НАРОЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания жилых домов

| № лота | Адрес, площадь земельного участка, кадастровый номер | Наличие инженерных сетей | Начальная цена (бел. руб.) | Задаток (бел. руб.) |
|--------|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | д. Туюки, участок № 5, площадь земельного участка 0,1541 га, кадастровый номер 624083317601000070 | нет | 50 000 000 | 5 000 000 |
| 4 | д. Учелицы, участок № 1, площадь земельного участка 0,1949 га, кадастровый номер 624083319101000032 | нет | 10 000 000 | 1 000 000 |

Примечание: лот № 1 расположен в водоохранной зоне вне прибрежной полосы озера Швакшты, лот № 2 – водоохранная зона озера Мидель.

Аукцион состоится 19 ноября 2013 года в 11.00 в здании Нарочского сельского исполнительного комитета (актовый зал) по адресу: аг. Нарочь, ул. Первомайская, 49.

Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: д. Нарочь, ул. Первомайская, д. 49 (каб. 3). Прием заявлений заканчивается 15 ноября 2013 г. в 17.00. Контактные телефоны: (8 01797) 46 153, 46 710.

К заявлению прилагаются следующие документы: - платежный документ о внесении задатка в размере

10% от начальной цены; - документ, удостоверяющий личность (участника) или доверенность, удостоверяющая нотариально, представителем физического лица.

Оплата предмета аукциона должна быть произведена в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка.

Договор аренды заключается в течение 2-х рабочих дней после оплаты стоимости предмета аукциона. Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельным участком. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет 3600623081900 ЦБУ № 619 филиала № 601 АСБ «Беларусбанк» г. Молодечно, код 769, УНП 600097530, ОКПО 04430737, код платежа 4901.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

| Наименование | Характеристика |
|---|--|
| Наименование объекта, краткая характеристика | ЛОТ 1 Изолированное помещение, инв. № 421/D-1732 (назначение – торговое помещение, наименование – магазин), общей площадью 39,9 кв.м |
| Местонахождение объекта | Гродненская область, Вороновский район, г.п. Вороново, ул. Советская, 41-3 |
| Земельный участок | Кадастровый номер 421355100003000584, площадью 0,0653 га (назначение – для обслуживания продовольственного магазина № 5) |
| Начальная цена продажи | 97 698 000 (девяносто семь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч) белорусских рублей с учетом НДС |
| Сумма задатка | 4 884 900 (четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот) белорусских рублей |
| Продавец | Вороновский филиал Гродненского областного потребительского общества, 231391, г.п. Вороново, ул. Калинина, 4, тел./факс 8-0159-42-17-83 |
| Организатор торгов | Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34 |
| Условия аукциона | Без условий |
| Условия оплаты | По договоренности сторон |
| Срок заключения договора купли-продажи | Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов |
| Номер р/с для перечисления задатка | р/с 301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225 |

Аукцион состоится 20 ноября 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявления с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текучий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текучий (расчетный) счет, указанный в извещении; **юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь** – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица; **индивидуальным предпринимателем** – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются: представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица;

представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Срок поступления заявления является датой его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несоответствующим в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30. Последний день приема заявлений – 14 ноября 2013 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

| Наименование | Характеристика |
|---|--|
| Наименование объекта, краткая характеристика | ЛОТ 1 Капитальное строение инв. № 412/C-23409 (назначение – здание многофункциональное, наименование – здание сепараторного отделения), площадью 242,3 кв.м, с пристройкой |
| Местонахождение объекта | Гродненская область, Мостовский р-н, аг. Лунно, ул. Гродненская, д. 8 |
| Земельный участок | Кадастровый номер 424082706601000553, площадью 0,1386 га (назначение – земельный участок для обслуживания здания свинарника) |
| Начальная цена продажи | 91 284 480 (девяносто один миллион двести восемьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) белорусских рублей с учетом НДС |
| Сумма задатка | 9 128 448 (девять миллионов сто двадцать восемь тысяч четыреста сорок восемь) белорусских рублей |
| Продавец | ОАО «Щучинский маслосырзавод», 231513, г. Щучин, ул. 17 Сентября, 48, тел. 8-01514-270-82 |
| Организатор торгов | Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34 |
| Условия аукциона | Без условий |
| Условия оплаты | По договоренности сторон |
| Срок заключения договора купли-продажи | Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов |
| Номер р/с для перечисления задатка | р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225. |

Аукцион состоится 30 октября 2013 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявления с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текучий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текучий (расчетный) счет, указанный в извещении; **юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь** – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица; **индивидуальным предпринимателем** – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона; **юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь** – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются: представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Срок поступления заявления является датой его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несоответствующим в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Исвещение о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звезда» от 04.06.2013 г. № 100 (27465). Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30. Последний день приема заявлений – 24 октября 2013 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «Рапс»

Продавец: Открытое акционерное общество «Рапс» (Республика Беларусь, Минская область, Минский район, аг. Крупица, ул. Садовая, 20).

Наименование предмета аукциона: Здание специализированное для бытового обслуживания населения (здание банно-прачечного комбината) инвентарный номер 600/C-110106, общей площадью 626,8 кв. метров; год постройки – 1989; фундамент – фундаментные блоки; наружные и внутренние стены кирпичные; перекрытия междуэтажные – ж/бетонные плиты; крыша – черепица; полы – плиточные; проемы оконные – двойные; проемы дверные – филанчатые; наружная и внутренняя отделка – оштукатурено; электроснабжение – скрытая проводка; водопровод, канализация, отопление, вентиляция – приточно-вытяжная; общее техническое состояние удовлетворительное.

Паміж чорным і белым

Сяргей БЯЗРУКАЎ:

«ШЧАСЦЕ Ў ТЫМ, ШТО ТЫ РОБІШ»

Пры падтрымцы мінскага прыватнага «Тэатра Ч» на працягу года свайго 40-годдзя народны артыст Рэспублікі Беларусь Сяргей Бязрукаў наведвае Расію са спектаклем «Хуліган. Сповідзь», які быў прымаркваны да 118-годдзя дна нараджэння Сяргея Ясеніна. У настануючыя вядомы артыст выступіў адрозна ў двух амплуа — як рэжысёр-пастаноўшчы і выканаўца га-лаўнай ролі. Падчас сустрэчы з журналістамі артыст падзя-ліўся сваімі разважаннямі пра мастацтва, беларускі сэрвіс і творчыя перспектывы.



«Я назваў спектакль «Хуліган. Сповідзь» пастычным шоу, бо га-лоўнае ў ім — паззія і нічога, акрамя яе. Упершыню з такім спектаклем мы выступалі на крамлёўскай сцэне, мне вядома, як гэта — працаваць на вялікую аўдыторыю. Для мяне шчасце, што людзі прыходзяць паслухаць паззію. Калі паглядзець водгукі на пастановку, то становіцца зразумела: прыходзяць тыя, хто чакае майго прыезду, хоча пагучыць вершы Ясеніна. Тэатр — гэта магія, і нельга па-тумаць, як яна ствараецца».

«Пра кінатэатр і маркетынг»
«Акцэраў запрашаюць у той ці іншы праект, каб зрабіць пэўным добраю рэкламу фільму ў пэўным рэгіёне. Калі казаць пра сур'ёзныя галівудскія кар'еры, то ўдзелам такіх «зорак», то дай Бог, каб такія прапановы паступалі. Але варта не забываць, што за мяжой наш артыст не будзе запатрабаваны на тым жа ўзроўні, як і ў Расіі».

«Пра кінатэатр і маркетынг»
«Кожны артыст мае калегі ўжо сыгралі многія славутыя людзей. Я ў гэтым, можна сказаць, адстаў ад спіса. Але, што тычыцца асобы ў гісторыі, то я іграў любімых пазтаў. Думаю, такая цікавасць да персанажаў мінулага звязана з нястай асоб у гісторыі сёння. Дакладней, асобы ёсць, аднак адсутнічае «пра-рок у айчыне». У нас любяць не пры жыцці, а пасля смерці. Сёння веры практычна не засталася. Але мы верым тым, хто некалі ствараў на-шу гісторыю. Усе мы глядзелі фільм пра Валерыя Харламава. Гісторыя патрыятычная ў тым сэнсе, што раптам на тэме хакея мы аб'ядна-ліся, пачалі аднолькава думаць і перажываць адно і тое ж».

«Пра кінатэатр і маркетынг»
«Мне падабаецца здымацца ў Беларусі. Успамінаю многія кар-ціны, якія здымалі на «Беларусь-фільме». Напрыклад, «У чэрвені 41-га», дзе я сыграў аднаго з ге-роў вайны — Івана Бурага. Калі будучы прапановы яшчэ ў вас па-здымацца, то, безумоўна, з зада-вальненнем пагаджуся».

Імя, лёс і прабелы ў гісторыі
«У маёй сям'і захапляліся паз-зіяй Сяргея Ясеніна. І назвалі мяне

у гонар вялікага пазта. Таму я ма-рыў сыграць яго і шоў да гэтай ролі. Пасля фільма ўзнік спектакль «Хулі-ган. Сповідзь», які запатрабаваны ўсім і ўсоды. Спачатку мы збіралі невялікія залы пад тысячы, а цяпер — амаль стадыёны. Попыт на па-зію расце, асабліва апошнім часам. Магчыма, гісторыя паўтараецца».

«Пра кінатэатр і маркетынг»
«Мы, мастакі, можам толькі вы-казваць сваю паззію. Што тычыцца асобы ў гісторыі, то я выказаў прапановы паступалі. Але варта не забываць, што за мяжой наш артыст не будзе запатрабаваны на тым жа ўзроўні, як і ў Расіі».

«Пра кінатэатр і маркетынг»
«Практычна ўсе мае калегі ўжо сыгралі многія славутыя людзей. Я ў гэтым, можна сказаць, адстаў ад спіса. Але, што тычыцца асобы ў гісторыі, то я іграў любімых пазтаў. Думаю, такая цікавасць да персанажаў мінулага звязана з нястай асоб у гісторыі сёння. Дакладней, асобы ёсць, аднак адсутнічае «пра-рок у айчыне». У нас любяць не пры жыцці, а пасля смерці. Сёння веры практычна не засталася. Але мы верым тым, хто некалі ствараў на-шу гісторыю. Усе мы глядзелі фільм пра Валерыя Харламава. Гісторыя патрыятычная ў тым сэнсе, што раптам на тэме хакея мы аб'ядна-ліся, пачалі аднолькава думаць і перажываць адно і тое ж».

Імя, лёс і прабелы ў гісторыі
«У маёй сям'і захапляліся паз-зіяй Сяргея Ясеніна. І назвалі мяне

Даты Падзеі Людзі

Дзень шэфі (прафесійнае свята бізнесме-наў). Святавецца ў знак прызнання кіраўнікоў ведамстваў, кампаній і фірмаў і асаблівай да іх павагі.

1618 год — 395 гадоў назад адбылося выступленне гараджан Магілёва супраць прымусовага ўвядзення царкоўнай уніі, якое увайшло ў гісторыю пад назвай Магілёўскае паўстанне. Штуршком да яго сталі дзеянні палца-кага ўніяцкага архіепіскапа Ясафата Кунцэвіча, які ў кастрычніку 1618 года накіраваўся ў Магілёў з намерам зачыць там праваслаўныя царквы і навязаць жыхарам унію. Магістрат Магілёва зая-віў, што горад не будзе падпарадкоўвацца ўні-яцкай мітраполі. Даведаўшыся пра набліжэнне Кунцэвіча, гараджане зачынілі перад ім браму, устанавілі на гарадскім вале гарматы, пагражаю-чы выкарыстаць зброю, калі архіепіскап паспра-буе прайсці ў Магілёў. Тады Кунцэвіч паехаў у Варшаву, каб паведаміць аб гэтым здарэнні каралю Жыгімунту III, і дамогся выдання кара-леўскага ўніверсала, згодна з якім 20 ўзельні-каў выступлення былі асуджаны да смертнага пакарання, а на жыхароў горада накладзены штраф.

1813 год — Бітва народаў. Такую назву ў сусветнай гісторыі атрымала бітва, якая пачалася ў гэты дзень у 1813-м годзе каля нямецкага гора-да Лейпцыг. Саюзная армія ў складзе Расіі, Аўстрыі, Прусіі і Шве-цыі супрацьстаяла войскам Напалеона Банапарты. На баку фран-цузаў ваявалі палякі, італьянцы, бельгіяцы, га-ландцы і іншыя народы. Па колькасці воінаў і ўзбраення перавага была на баку саюзнікаў. Баявыя дзеянні працягваліся чатыры дні. Толькі ў першы дзень страты склалі 30 тысяч байцоў з кожнага боку. Пазбегнуўшы поўнага разгрому, Напалеон адступіў. Былі вызвалены ад фран-цузаў Германія і Галандыя. Лейпцыгская бітва істотна паскорыла падзенне імперыі Напалеона ў наступным, 1814 годзе.

1941 год — нарадзілася Надзея Віктару-на Півень, беларускі вучоны ў галі-не імуналогіі, доктар медыцынскіх навук (1993). Аўтар навуковых прац па механізмах імунар-гуляцкіх органаў, распрацоўцы новых сродкаў імунахімічнага аналізу біярэгулятары і метада-логіі іх выкарыстання ў практычнай медыцыне. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1988).

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, класік беларус-кай літаратуры і драматургіі:
«Ды гэта ўжо, відаць, прысуджана спрадвеку, што дух нярэчнага жыве ў чалавеку».

Складзі Андрэй Мікалай.

1. Распалены попел
2. Фота 5
3. Фота 2
4. Крысо
5. Палава раскоп-кага берана
6. Род літаратуры
7. Вялікі вышыняк будынак
8. Грэшова-вая адзіна Латві
9. Дзяржа-выны камень
10. Мінераль-ная вада
11. Фота 1
12. Марці-наўскае
13. Кропка нябесна-й сфера
14. Дзятка гранаты
15. Рука па інерцыі
16. Жоўтае ўпры-жэнне
17. Лікая шаўкова-е тканна
18. Палаход-ная бі-лажка
19. Сумка грыба
20. Славян-скі дух ад-душы
21. Шчыліна ў плоце
22. Травя з вузкім доўгім лісьцем
23. Шпа-ціна
24. Пры-шчэпка карабля
25. Моцны ўсходні напой
26. Француз-скія пар-тызаны
27. Ад пла-ча да па-льцоў
28. Манго-льскія жыва-вод
29. Рэка ў Та-м-баве
30. Азіяцкі на-чыльнік па-ліцыі
31. Выбу-рковае рэчыва
32. Малае плаваці
33. Трапін-ны бусыя
34. Фота 3
35. Фаль-шорны жыр
36. Кантора фірмы
37. Хатня адзенне
38. Рэчы-шчэпка карабля
39. Стос
40. Стылі падзены ахар
41. Безнаў-ны...
42. Для папач-ку
43. Нарост на стве дрэва
44. Доўгая вузкая міль
45. Тыт судана
46. Насавая частка палубы
47. Тыт судана

1. Кіна. Канат. Крот. Рэалізм. Каса. Бак. Параксод. Па вер-
2. Тон. Аборка. Паркет. Газ. Астрофіт.
3. Тон. Аборка. Паркет. Газ. Астрофіт.
4. Тон. Аборка. Паркет. Газ. Астрофіт.
5. Тон. Аборка. Паркет. Газ. Астрофіт.

Правецце, калі ласка, адказы

На свежым паветры

АДПАЧЫЦЬ... ПА-ЕЎРАПЕЙСКУ?!

Чым здзівіў і расчараваў open-air «Цэнтр Еўропы» ў Ратамцы?

Самая вялікая клёцка ў Еўропе, якую аб'яцалі прэзентаваць на вышэйзгаданым фэсце, аказа-лася памерам усяго толькі... з качан капусты. А прысутныя ж чакалі гіганцкую...

Тым не менш кулінарная частка open-air абяцала быць цікавай. У праграме значылася сямейна-кулі-нарнае шоу, а ў дадатак — майстар-клас па прыгатаванні страў з розных еўрапейскіх кухань ад лепшых шэф-кухараў мінскіх рэстаранаў. Дарчы, у іх атрымалася пазнаміць людзей з адной цікавай, смачнай і прастай стравай беларускай кухні, але пра ўсё па парадку...

«Пызы — гэта смачна!»

...Сем'яў, якія павінны былі спаборнічаць у прыгатаванні страў з бульбы, чамусці аказалася толькі тры. Дакладней, дзве: сям'я Федаровічаў, сям'я Якубоўскіх і «адна за ўсіх» абяцаная жанчына Дар'я Кудзіна. Проста на све-жым паветры, карыстаючыся электрычнымі пліткамі, сем'я гатавалі свае «фірмовыя» стравы з бульбы. Напрыклад, сям'я Федаровічаў падзяліла-ся цікавым рэцэптам драпікаў з рыбай.

Калі публіка ўжо досыць нахалася апетытных вода-

раў, за справу ўзяліся шэф-кухары (фота 1), якія, па прайдзе сказаць, зрабілі немагчымае. На маленькіх сталах, што стаялі проста на траве, яны па чарзе гатавалі беларускія, ня-мецкія, чэшскія і англійскія стравы з бульбы. Дарчы, пытанне: чаму нель-га было пабудавваць для кулінарных майстар-класаў хоць малосенную сцэну, каб кухараў, што шчыруюць над гарачай патыльняй, не заціскалі ў кола галодных глядачы? У тлуме open-air яно засталася без адказу, бо нашым цікавай было назіраць за працэсам прыгатавання. Так, шэф-кухар сеткі рэстаранаў «Еўразія» Па-

вел Глечыкаў навучыў усіх прысутных гатаваць пызы. Гэта традыцыйная беларуская страва, нешта сярэдняе паміж драпікамі і сырнікамі. Калі жа-ны паспытаць, што ж гэта такое, вазьміце колькі бульбін, надзярыце на дробнай тарцы, дадайце тварог і невялікую колькасць мукі і крухма-ла, пасаліце і папярчыце. З гатовага цеста раскатайце невялічкія аладкі, у якія загарніце смажаны фарш з пры-правы. Смажачыца пызы на патыльні, які і драпікі.

Вядучая майстар-класа аднекуль даведлася, што сярод прысутных «прытаіўся» англічанін, якому далі

пакаштаваць нашу нацыянальную страву.

— Пызы? Смачна! — вымавіў ён падказанае перакладчыкам слова. Кухары прадоўжылі шчыраваць, так што публіка пакаштвала яшчэ нямецкі бульбяны салат, чэшскія брамбаракі (бульбяныя аладкі), а так-сама англійскую страву з бульбы і пе-чаны пад назвай «Гусь бедняка».

Акурат напрыканцы майстар-класу прысутных паклікалі на прэзента-цыю «самай вялікай у Еўропе клёцкі». Вось яно, тое самае «расчараванне». Вынеслі на талерцы жоўты калабок памерам з качан капусты (фота 2), ды яшчэ і ўдакладнілі: калі нехта думаў, што яна будзе большая, ён памыляўся. І прапанавалі рыху пачакаць, каб «пакаштаваць фраг-менты» клёцкі-рэкардсменкі.

«Мы яшчэ будзем «на кані»

— Мы пастараліся зрабіць усё, каб гэтае свята было запаміналь-ным. Ёсць планы, каб налета вы-ступалі для публікі не толькі беларускія калектывы, але і замежныя. Мы будзем расці і ўдасканальва-цца, — паабяцаў адзін з арганізата-раў, дырэктар Цэнтра стратэгічнага развіцця «Маркетынгавыя сістэмы» Анатоль Аканцінаў.

А жанчыны ў натоўпе ў гэты час па-змоўніку перашпталіся: «А калі там коннае шоу?»

Конна-спартыўнае шоу пад назвай «Ка-валькада», сказаць па прайдзе, не расчара-вала. Малыя дзеці, ды і дарослыя людзі са шчырым захапленнем назіралі за выездамі, вальтвыжыроўкай (акра-батычныя практыкаванні на спіне ў каня, які бя-жыць па крузе). Пляжскі ў далоні, калі на манеж у элэгантных касцюмах і капелюшах выехалі прадстаўніцы вышэйшай школы верхавой язды Галіна Зотаві і Надзея Фёдарова, чые коні паслухмяна хадзілі так, як хацелі верхніцы, але іх «кіраўніцтва» было зусім незаўважнае.

Там, дзе шмат дзяцей, ніколі не бывае ціха. Вось і на мерапрыемстве ў Ратамцы хлопчыкі і дзяўчкі насі-ліся за пераапрунатымі аниматарамі, вшчылі, наківалі кольцы на палкі, каталіся на «пракратыч» роліках і займаліся яшчэ шэрагам спраў, не-зразумелых сярэднестатыстчынаму даросламу.

Якая забавка была «хітом»? Ані-матар, малады хлопец выдаваў куп-цы яснавокай малечы спецыяльную «зброю» — мяккія мячы. А пасля ста-навіў «хавяркі». Дзеці без шкада-вання малацілі па ім мячамі, паступо-

ва заганычы за бліжэйшыя дрэвы... Прысутныя заўважна ажывіліся, калі на стадыёне пачалі надзімаць са-праўдныя вялікія паветраны шар. Многія кінупіся паглядзець на такое дзіва і пакаштаваць, зразумела, але шар пад-няўся ў паветра толькі пару разоў.

...«Еўрапейскае» свята падвялі да завяршэння малыя насы, ручкі і ногі, якія за некалькі гадзін знаходжання на вуліцы рыху падмерзлі і запатра-бавалі неадкладнага вяртання дахат-ты. «Мама, я хачу есці!» — прасіла бялявая дзяўчынка ў зялёненькай куртцы. Мама спрачача з ёй не ста-ла, а таму хуценька падахпіла малую на рукі і рушыла да выхду...
Ганна ГАРУСТОВІЧ.
Фота аўтара

Выстава

Маці, Мадонны, герані

Знакамітыя і простыя, але прыго-жыя, спагядлівыя, кляпатылівыя. За-чаравацца, натхніцца, схіліць галаву — вось тыя эмоцыі, на якія разлічана выстава «Прысвячаем маці», якую прапанаваў Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь.

Жанчына як вышэйшая істота, якая дае жыццё і сваёй любоўю ахоўвае яго, — гэта тэма творчасці беларус-кага мастака Аляксея Кузьміна. Аў-тар больш за 600 твораў, у якіх апеты вобраз жанчыны, акцэнтуючы увагу на тым, што яны — Мадонны, вартыя на-кланання ў любы час: што на зары чалавецтва, што ў эпоху Рэнэсансу, што ў наша імклівае і, здаецца, вельмі рацыянальнае XXI стагоддзе. Чалавец-тва праходзіць свой доўгі час менавіта дзякуючы таму, што ёсць Маці, якія пакідаюць пасля сябе працяг.

У пацярджэнне гэтай думкі мас-тацыя твораў, даюныя рэальнымі сведчаннямі пра зямны шлях асоб з беларускай гісторыі, сярэд якіх былі жан-чыны — Героі Савецкай вайны, дэле-гаты з'ездаў Саветаў, заслужаныя работнікі адукацыі, спартсменкі, актры-сы. І імёны былі на слыху — дастаткова ўгадаць Стэфанію Стануту ці Волгу Корбут. Але была яшчэ частка таго жыцця, дзе яны былі звычайнымі жан-чынамі, выхоўвалі дзяцей. Пра што пі-салі сваім сынам пазтка Еўдзія Лось і актрыса Аляксандра Клімава? Можна даведацца з дакументаў, якія прадставі-лі для выставы Беларусі дзяржаўны архі-ў музей літаратуры і мастацтва. Выстава дэманструе ўзніслае мастацкае ўва-слабленне найвышэйшай місі жанчыны, у спалучэнні з ілюстрацыяй таго, як пра-ўлялася любоў у штодзённым жыцці.
Ларыса ЦІМОШЫК

СЁННЯ

Месяц
Поўня 19 кастрычніка.
Месяц у сур'і Дзевы.

Імяніны
Пр. Васілісы, Дзяніса, Івана.
К. Маргарыты, Фларанціны, Ядвігі,
Герарда.

| Сонца | Усход | Захад | Даўжыня дня |
|---------|-------|-------|-------------|
| Мінск | 7.39 | 18.10 | 10.31 |
| Віцебск | 7.31 | 17.58 | 10.27 |
| Магілёў | 7.30 | 18.00 | 10.30 |
| Гомель | 7.24 | 17.59 | 10.35 |
| Гродна | 7.54 | 18.25 | 10.31 |
| Брэст | 7.52 | 18.29 | 10.37 |

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Парады жанчынам.
Вы хочаце вызначыць, ці надыйшоў вам час худзець? Гэта проста! Калі мужчына можа аднесці вас на руках у ложка — вы ў добрай форме. Калі не — памяняйце яго на нармальнага мужыка!

Гаварыла ж мне ў дзяцінстве мама: «Міша, цягні ноть! Не лянься!»
Я яе не паслухаў. Цяпер цягаю пі-яніна...

Я вась не разумею розніцы паміж кон-курсамі «Міс Сусвет» і «Міс Свету».
У «Міс Сусвету» яшчэ і іншопланецяне ўдзельнічаюць?



...у суседзях

| Горад | Тэмпература |
|--------------|-------------|
| Варшава | +10...+12°C |
| Кіеў | +10...+12°C |
| Рыга | +7...+9°C |
| Вільнюс | +7...+9°C |
| Масква | +4...+6°C |
| С.-Пецярбург | +3...+5°C |



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДАННЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч**.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н.КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), В.КЛЮЧКО (намеснік галоўнага рэдактара), А.КІЯШЧУК, Л.ЛАХМАНЕНКА, С.ПРОТАС (першы намеснік дырэктара-галоўнага рэдактара), Н.РАСОЛЬКА, С.РАСОЛЬКА, А.СЛАПЕЦКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕЛЯШУК, Л.ЦІМОШЫК.

НАШ АПРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмны — 287 19 19 (тэл./факс); адрэдакцыя: пісьму — 287 18 64, падлікі і раслішоўвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 287 05 82, адказы на вышук дадатка: «Чырвоныя змена» — 282 44 12; «Місцовае самкіраванне» — 292 44 12, уласныя карэспандэнты: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31, на Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; Бухгалтэры: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zviazda.minsk.by, e-mail: reklama@zviazda.minsk.by (для зваротаў); zvarot@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца суадноў з меркаваннямі рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрэсаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэдакцыя ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Вывацтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год.

Тыраж 23.185. Індэкс 63850. Зак. № 4527.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| М | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Нумар падпісаны ў 19.30
14 кастрычніка 2013 года.